




ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

21 КАСТРЫЧНИКА 2010 г.
ЧАЦФЕ
№ 206
(26814)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.



Колькасць беспрацоўных, зарэгістраваных у органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, на канец 2009 года складала 40,3 тыс. чалавек і ў параўнанні з 1995 годам зменшылася ў 3,3 раза, у параўнанні з 2005 годам — у 1,7 раза. Узровень зарэгістраванага беспрацоўя знізіўся з 2,9 працэнта на канец 1995 года да 0,9 працэнта на канец 2009 года. Сёлета колькасць зарэгістраваных беспрацоўных працягвае зніжацца. На канец ліпеня яна складала 37,8 тыс. чалавек. Пры гэтым узровень беспрацоўя знізіўся да 0,8 працэнта.

Ул. Інф.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПРАПАНАУЕ ЛІТВЕ РАЗВІВАЦЬ СУПРАЦОЎНІЦТВА Ў СФЕРЫ ЭНЕРГЕТЫКІ



Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайтэ прыбыла ў Беларусь з рабочым візітам.

«Літва зацікаўлена ў паліпашэнні і інтэнсіфікацыі адносін з Беларуссю. Мы суседзі, але не толькі. Літва з'яўляецца членам ЕС і ў наступным годзе будзе старшынстваваць у АБСЕ, — сказала прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайтэ на сустрэчы з кіраўніком беларускай дзяржавы Аляксандрам Лукашэнкам. — У гэтых рамках мы хочам даламагчы Беларусь, быць побач падчас выбараў. Мы хочам даламагчы быць больш адкрытай і прызнанай у Еўропе».

Што датычыцца двухбаковых адносін, то Даля Грыбаўскайтэ адзначыла зацікаўленасць Літвы ў развіцці эканамічных адносін, далейшай рэалізацыі праектаў у сферы энергетыкі. У тым ліку яна выказала гатоўнасць Літвы «старашчына даламагчы выкарыстоўваць палітыку Еўрапейскага саюза адносна Беларусі як мага больш інтэнсіўна і адкрыта».

«Я ўпэўнены, што пасля прэзідэнцкіх выбараў (усе ж чакаюць вынікаў у Еўропе і свеце) у нас адносна інтэнсіфікацыя. Таму што Еўропа пачынае разумець, і гэта было сказана вуснамі прэзідэнта Літвы, што агароджы і сцены нікому на карысць не ішлі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт Беларусі таксама адзначыў, што наша краіна гатовая прыняць «любую даламогу ад літоўскай дзяржавы, прэзідэнта Літвы ў частцы падтрымкі ў Еўрапейскім саюзе, зразумела, з улікам нашых інтарэсаў».

У Беларусі прадастаўлены максімальна шырокая магчымасць для рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты, заявіў прэзідэнт Беларусі ў час перагавораў у папярэднім складзе з прэзідэнтам Літвы Далей Грыбаўскайтэ.

«Калі мы будзем будаваць атамную станцыю — то калі ласка, давайце разам. Таму што калі мы яе пабудуем адны, то непазбедна, што вы будзеце купляць электраэнергію з нашай станцыі. Калі мы пабудуем яе разам, то вы будзеце са сваёй станцыяй купляць электраэнергію, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Давайце вызначым цану гэтай электрастанцыі і давайце яе разам будаваць, калі на тое будзе воля літоўскай дзяржавы. Мы будзем вельмі гэтым зацікаўлены».

Прадстаўнікі літоўскай СМІ таксама запыталі прэзідэнта Беларусі аб тым, ці гатовая наша краіна за-

трыбны інфраструктурныя праекты, выданыя не толькі Літве і Беларусі, але і Еўрапейскаму саюзу. «Калі так, мы з задавальненнем будзем супрацоўнічаць у рамках гэтага праекта».

Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што цяперашні візіт кіраўніка літоўскай дзяржавы надасць дадатковы імпульс, большую дынаміку адносінам. Беларускі лідар адзначыў важнасць цераперашняй сустрэчы. «Літва — член Еўрапейскага саюза, і тое, што мы вядзем дыялог, гэта не ў процівагу ЕС, а ў развіццё ўсё тых працаў, якія адбываюцца ў Еўрапейскім саюзе», — сказаў прэзідэнт.

Ён лічыць важным візіт прэзідэнта Літвы ў Беларусь не толькі па лініі беларуска-літоўскага супрацоўніцтва, але і па лініі Беларусі — Еўрасаюз. «Мы вельмі цэнні асабліва пазіцыю Літоўскай Рэспублікі ў пытанні выбудоввання партнёрства, таму што паміж суседзьмі і бліжэйшымі народамі павінны быць добрыя адносіны».

Аляксандр Лукашэнка падзякаваў кіраўніцтву Літвы за такі падыход да супрацоўніцтва з Беларуссю. Ён запэўніў, што беларусы заўсёды былі і застануцца надзейнымі партнёрамі і добрымі суседзьмі, якія сур'язна і адказна ставяцца да агучаных пытанняў.

Прэзідэнт выказаў таксама задавальненне тым, што адносіны паміж Беларуссю і Еўрасаюзам знікаюць пераходзіць. «Сцены нікому добра не прыносяць. І тая сцяна, якая выбудовывалася некалі, сёння пасляхова разбураецца, як я думаю, паміж Еўрапейскім саюзам і Беларуссю. Гэта павінна быць калі-небудзь адбыцца. Нам не патрэбны ніякія сцены, асабліва ў адносінах паміж Літвой і Беларуссю», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Ён выказаў упэўненасць, што настане час, калі аб гэтай рыторыцы будзе за-
СТАР 2

быта наогул.

«Калі трэба, каб яшчэ больш літоўцаў сюды прыехала, калі ласка, не глядзячы ні ў пашпарты, ні на якія дакументы, ні на тавары, мы гатовы іх тут вітаць. Няхай ходзяць, назіраюць, глядзяць, як ідзе гэта кампанія», — сказаў прэзідэнт. Больш таго, у краіне будучы ўспяж садзейнічаць, каб кандыдатаў у прэзідэнты было больш. «У гэтым наша непазбедная зацікаўленасць».

«Нам трэба, каб гэтыя выбары прайшлі не горш, чым мінулае, хаця не ведаю, якія могуць быць прэтэнзіі да тых выбараў», — падкрэсліў беларускі лідар. Ён таксама дадаў, што міжнародныя наглядальнікі працуюць ужо сёння, хаця выбары яшчэ не пачаліся.

Прэзідэнт Беларусі лічыць аўтэнтычным тое, што праект «Уходняе партнёрства» не страціў сваёй значнасці. «Мне было прыёмна пачуць ад міністра замежных спраў Літвы аўтэнтычную заяву, што пацыент хутэй жыць, чым мёртвы, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Я са скіпсісам ставіўся да гэтага праекта ў цяперашні час, таму што вельмі шмат было размоў, надзей і некай раптам усё загнула ад прыпынкі. Але міністр сказаў, што гэты праект жыць, а прэзідэнт пацвердзіла, што мы павінны больш актыўна працаваць у гэтым напрамку».

На думку кіраўніка беларускай дзяржавы, добра, што з боку Еўрасаюза ёсць зацікаўленасць у гэтым праекце. Ён адзначыў, што Беларусь ніякай палітыкі нам не прадугледжвае, хоць, на яго думку, гэта таксама немалаважна. Цяпер па-

будзе вылічваць, што будзе трэба зрабіць, каб гэты праект жыў, а прэзідэнт пацвердзіла, што мы павінны больш актыўна працаваць у гэтым напрамку».

«На думку кіраўніка беларускай дзяржавы, добра, што з боку Еўрасаюза ёсць зацікаўленасць у гэтым праекце. Ён адзначыў, што Беларусь ніякай палітыкі нам не прадугледжвае, хоць, на яго думку, гэта таксама немалаважна. Цяпер па-

«ГАРАЧЫ» 287 17 41 Хто будзе выпісваць льготныя рэцэпты?

Ці праўда, што ў хуткім часе атрымаць рэцэпт на льготны водпуск лекаў стане праблематычна? З такім пытаннем «Звязду» звярнулася наша чытачка з Мінска Алена Мясешчанка. «У паліклініцы кажуць, што ўрад змяніў парадак бясплатнага і льготнага водпуску лекаў, і цяпер расшнурвалі аб выліцы таго ці іншага лякарства пацыенту будзе прымаць не лечачы ўрач, а ўрачэбна-кансультацыйная камісія, — паведаміла нам наша чытачка. — Мне ўрач нават вылісаў адрозніваць некалькі рэцэптаў, так бы мовіць, на першы час. Маўляў, днямі гэта паста-

нова ўступіць у сілу...» Чытачку «Звязды» таксама цікавіла, ці мае права яна, як пенсіянерка, якая ўжо пераагнула 70-гадовы ўзрост, зрабіць бясплатную грыпозную прышчэпку ў паліклініцы. У амбулаторна-паліклінічнай установе на месцы жыхарства ёй паведамілі, што права на бясплатную прышчэпку маюць толькі асобы пенсійнага ўзросту з хранічным захворваннем, а таксама на званую групу рызыкі...

Як патлумачылі нашай газеце ў Міністэрстве аховы здароўя, у розных сродках масавай інфармацыі змест паставы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15 верасня 2010 года трэба ўважліва чытаць. Таму, напэўна, і папаўзлі срод пацыентаў чуткі.

Змяненні, што былі ўнесеныя ў ранейшы парадак бясплатнага і льготнага забеспячэння грамадзян лекавымі сродкамі і перавязачнымі матэрыяламі, былі скіраваныя на змяншэнне нагоруці на ўрачоў-тэрапеўтаў і «вузкіх» спецыялістаў амбулаторна-паліклінічных устаноў, а таксама на ПАЛІПШЭННЕ ДАСТУПНАСЦІ і якасці аказання медыцынскай дапамогі пацыентам у амбулаторных умовах. І ні ў якім разе ніхто не збіраўся ствараць нейкія да-

ДОМ ДЛЯ ВЯЛІКАЙ СЯМ'І

Дом атрымаўся выдатны: прасторны, утульны і цёплы. Вялікая гасціная, кухня, дзе ўжо размясцілі дзве пліты, а плануюць тры. 11 спальняў. Разлічаны дом на дзесяць дзяцей. Праўда, пакуль тут будуць жыць толькі чацвёрта. Дакументы на астатніх рытууюцца.

Не прстая гэтая справа — сабраць пад адным дахам дзяцей з рознымі характарамі, прыхільнасцямі, генетыкай, нарэшце, каб атрымалася сапраўднае дружнае сям'я».

Аляксандр і Святлана Канаваленкі разам ужо 12 гадоў. Выхоўваюць дачку і сына. Святлана Валер'евна па адукацыі педагог, чалавек неабавязковы. Аднойчы пасля наведвання сацыяльнага прытулку прыняла рашэнне ўзяць на выхаванне чужое дзіця. Балазе, муж падтрымаў.

Так у ліпені ў іх сям'і з'явілася яшчэ дзве дзючкі, каб бялагічныя бацькі пазабавіліся бацькоўскіх правоў. Жылі ў цеснай кватэры, пакуль дабудоваўся дом.

Цырымонія перадачы ключоў прайшла вельмі ўрачыста. Гучалі вітальныя прамовы і добрыя пажаданні. У сваім вітальным слове Старшыня Праўлення Беларускага Н.А. Ермакова дала высокую ацэнку працы будаўнікоў і выказала пажаданне з часам перадаць гэты дом у валаснасць сям'і, каб, калі дзеці вырастуць і раз'едуцца, ім было куды вяртацца.

Пад гукі маршу сімвалічны ключ быў перададзены гаспадару. Па стародаўняй традыцыі першай у дом залучылі катку.

Госці, а гэта кіраўніцтва раёна, банка, гаспадаркі, будаўнікі і суседзі не хавалі захаплення ад добраўпарадкавання новабудовы. Святар айцец Андрэй прачытаў малітву і акрапіў жыллё святой вадою з пажаданнямі міру і дастатку яго насельнікам.

Дарчы, гэта ўжо трэці дом, пабудаваны банкам для шматдзетных прыёмных сем'яў. Раней былі задзеныя дамы ў вёсцы Славіны Шклоўскага раёна і ў г. Хойнікі, а да канца года плануецца зраць падобныя аб'екты яшчэ ў чатырох абласцях краіны. А калі б кожнае прадпрыемства ўзяло на сябе абавязальства пабудавать дом для кватэры для вялікай сям'і, то напэўна б час, калі быў бы ўрачыста зачынены апошні ў краіне дом-інтэрнат, не прымуся бы быць чакаць. А сабо, спадары-таварышы кіраўнікі!

Ларыса ГРЫНЬКО.

Рэспублікі Беларусь ад 15 верасня 2010 года трэба ўважліва чытаць. Таму, напэўна, і папаўзлі срод пацыентаў чуткі.

БЕЛАРУСБАНК

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2010 года

ОАО «Акционерный Сберегательный банк (Беларусбанк)»

№ п/п Наименование статьи Символ 2010 г. 2009 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	2010 г.	2009 г.
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	540615,9	564106,9
3	Средства в Национальном банке	1102	4187495,6	834259,8
4	Ценные бумаги:	1103	1928573,4	1693596,1
4.1	для торговли	11031	—	—
4.2	удерживаемые до погашения в наличии для продажи	11032	—	8,9
4.3	Кредиты и другие средства в банках	1105	1662140,3	1193827,2
4.4	Кредиты клиентам	1106	35617033,1	26386495,5
4.5	Долгосрочные финансовые вложения	1107	199037,5	204574,3
4.6	Основные средства и нематериальные активы	1108	812189,3	717676,6
4.7	Прочие активы	1109	456388,0	290699,8
4.8	ИТОГО активы	110	45403473,1	31885236,2
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
12	Средства Национального банка	1202	9920607,6	4121633,1
13	Кредиты и другие средства банков	1205	4422599,3	1930377,3
14	Средства клиентов	1206	24229574,9	21370481,6
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	2779571,2	828475,4
16	Прочие обязательства	1209	192339,4	273151,5
17	ВСЕГО обязательств	120	41544692,4	28524118,9
18	КАПИТАЛ			
19	Уставный фонд	1211	2287552,6	2287552,7
20	Эмиссионный доход	1212	—	—
21	Резервный фонд	1213	266156,6	175441,9
22	Накопленная прибыль	1214	962874,1	586178,9
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	342197,4	311943,8
24	ВСЕГО капитал	121	3858780,7	3361117,3
25	ИТОГО обязательств и капитал	12	45403473,1	31885236,2
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
27	Требования	1301	102553006,7	62305534,7
28	Обязательства	1302	9705552,6	5244733,4

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2010 года

ОАО «Акционерный Сберегательный банк (Беларусбанк)»

№ п/п Наименование статьи Символ 2010 г. 2009 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	2010 г.	2009 г.
1	Процентные доходы	2011	3077413,9	2413276,7
2	Процентные расходы	2012	2219635,9	1872048,8
3	Чистые процентные доходы	201	857778,0	541227,9
4	Комиссионные доходы	2021	393200,3	351783,2
5	Комиссионные расходы	2022	101259,4	80325,2
6	Чистые комиссионные доходы	202	291760,9	271458,0
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	74680,1	27919,0
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	4409,4	9856,0
9	Доход в форме дивидендов	205	1467,6	540,9
10	Чистые отчисления в резервы	206	140251,0	159255,4
11	Прочие доходы	207	333330,8	237145,6
12	Операционные расходы	208	712428,0	622154,9
13	Прочие расходы	209	319075,7	82561,7
14	Налог на прибыль	210	63405,4	75670,8
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	328266,7	148504,6

Председатель Правления: Н.А. Ермакова
Главный бухгалтер: И.П. Лысковская

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД ГОРОДА МИНСКА

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ООО «РУТЭЙР»

Лот № 1. Смесь топливная модифицированная ВУ 190552946.001-2008, количество — 401,3 тонны, окончательной стоимостью 351 137 500 (Триста пятьдесят один миллион сто тридцать семь тысяч пятьсот) белорусских рублей с учетом НДС.

Подробная информация об имуществе размещена на сайте: <http://minsk.court.by>.

Торги состоятся 02.11.2010 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.

За дополнительной информацией обращаться: судейный исполнитель Каминская В.Г., тел./факс: 294 93 65, 8 029 1773245, ст. судебный исполнитель Вярвильский Д.А., тел. 294 93 67.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет хозяйственного суда города Минска № 364290000072 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 101541763 не позднее чем за 24 часа до начала проведения торгов.

Минимальная величина первого шага составляет 5 % стоимости имущества в размере 17 556 875 белорусских рублей.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Увага!

3 грыпознай прышчэпкай трэба паспяшчацца...

МІНІСТЭРСТВА аховы здароўя настойліва рэкамендуе супраць грыпу. Як сцвярджаюць спецыялісты главоўнага медыцынскага ведамства, менавіта масавая вакцынацыя даламожа стварыць той узровень калектыўнага імунітату, які зможа стрываць распаўсюджванне вірусу і патэнцыйна папярэдзіць эпідэмію грыпу. Па стане на 17 кастрычніка ад грыпу былі прышчэпленыя на краіне 286 666 чалавек з тэк званых груп рызыкі.

У Мінску па стане на 15 кастрычніка былі прышчэпленыя каля 145 тысяч чалавек, у тым ліку 30 тысяч дзяцей і 115 тысяч дарослых. За кошт рэспубліканскага бюджэту прышчэпілі большасць асобаў, якія належаць да груп рызыкі (каля 70 тысяч чалавек). Зараз у горадзе вядзецца вакцынацыя дзяцей дашкольнага і школьнага ўзросту, педагогаў, выхавальнікаў і асобаў, якія забяспечваюць жыццяздзейнасць сталіцы ва ўмовах эпідэмічнага пад'ёму захваральнасці — вакцынацыя гэтай катэгорыі мінчан адбываецца за сродкі гарадскога бюджэту. Актульна вакцынуецца за кошт сродкаў прадпрыемстваў і арганізацый работнікі МТЗ, МАЗа, «Атланта», «Камунарнікі» і «Інтэграл».

Спецыялісты нагадваюць, што аptyмальныя тэрміны для вакцынацыі супраць грыпу — з другой паловы верасня да другой паловы лістапада, паколькі пад'ём захваральнасці ВРВІ і грыпам прыпадае ў нашай краіне на лістапад — сакавік кожнага года. У гэты момант захваральнасць вострымі рэспіраторнымі інфекцыямі пакуль знаходзіцца на неэпідэмічным узроўні і абумоўлена пераважна цыркуляцыяй негрыпозных рэспіраторных вірусаў. Аднак цыркуляцыя вірусу грыпу А і В ужо таксама зафіксавана. Таму лепш паспяшчацца з прышчэпкам.

Надзея НІКАЛАЕВА.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «СлущОблГарант» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания РТМ с гаражом (инв. № 622/С-24188), об. пл. 272 кв.м, в т.ч. забор бетонный, туалет, котел отопительный АОГВ-29-1, расположенного по адресу: г. Столбцы, ул. Танкистов, д. 20.

Начальная цена с НДС — 172 510 054 бел. руб.
Площадь земельного участка — 0,0678 га.

Задаток в сумме 17 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015, Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Объект обременен договором аренды.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 23.11.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 22.11.2010 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Березинское» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания главного корпуса брикетного завода (инв. № 630/С-47233), об. пл. 5092 кв.м, расположенного по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Городиловский с/с, вблизи аг. Березинское, территория промышленной зоны, уч. 1.

Начальная цена с НДС — 232 018 853 бел. руб.
Площадь земельного участка — 0,7685 га.

Задаток в сумме 20 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015, Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Объект обременен договором аренды.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 23.11.2010 в 12.30 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 22.11.2010 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

ISSN 1990 - 763X

Курсы валют, установленные НБ РБ с 21.10.2010 г. (для бн разліку)

▲ 1 доллар США..... 3 006,00	1 чешская крона..... 169,34
▲ 1 евро..... 4 175,40	1 польский злотый.....

ПРЭЗІДЭНТ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ З ДНЁМ НАРАДЖЭННЯ КАРДЫНАЛА КАЗІМІРА СВЭНТАКА

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з днём нараджэння Кардынала Казіміра Свэнтака, Апостальскага адміністратара Пінскай епархіі.

Прэзідэнт Беларусі падкрэсліў, што намаганні Кардынала Казіміра Свэнтака «садзейнічаюць умацаванню міру і згоды ў грамадстве, абуджаюць у людзях чалавечыя і міласэрнасць». Для свячэннаслужыцеляў і прыхаджан ён з'яўляецца прыкладам нязломнага духоўнага служэння і цвёрдасці ў веры.

«Прыміце, Ваша Эмінэнцыя, пажаданні моцнага здароўя і дабрабыту. Няхай яшчэ доўгія гады Вашы светлы розум, аптымізм і ўнутраная энергія дапамагаюць людзям і садзейнічаюць праціванню роднай Беларусі», — пажадаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ЛІБЕРАЛІЗАЦЫЯ ЭКАНОМІКІ ПРАЦЯГНЕЦЦА

На ўчарашняй прэс-канферэнцыі намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур паведаміў пра далейшыя захады і крокі дзяржавы па лібералізацыі эканомікі на бліжэйшую перспектыву. Іх мэта — **садзейнічаць усе патэнцыяльны магчымыя рычагі для стымуляцыі эканамічнай актыўнасці ў краіне.**

У гэтым адказным разговар, як вынікае са слоў Андрэя Тура, асаблівава роля будзе належаць развіццю дыялогу паміж уладай і бізнес-спольнасцю, мерам па падтрымцы прадпрыемлівасця, апэратыўнаму стварэнню умоў для сумленнай канкурэнцыі. Важнае месца з гэтай нагоды адводзіцца будучай дыяктыцы Прэзідэнта аб далейшай лібералізацыі эканомікі, праект якой зараз знаходзіцца ва Урадзе і неўзабаве будзе перададзены на разгляд у Адміністрацыю Прэзідэнта. У дыяктыцы з'явіцца прышчыпка новая для беларускага заканадаўства нормы, таксама будзе ўтрымлівацца ўказанні на актывізацыю ўжо прынятых раней заканадаўчых актаў. Андрэй Мікалаевіч таксама сказаў, што цяпер ідзе працоўка дакумента, бо паступіла шмат розных і цікавых прапановаў літаральна на ўсіх напрамках. Намеснік міністра выказаў надзею, што да прэзідэнцкіх выбараў гэтая дыяктыка будзе апублікаваная.

Не выключана, што з 1 студзеня мінімальна зарплата будзе павышана да 450 тысяч рублёў.

Як адзначыў Андрэй Тур, згодна з узканнем краўдніка дзяржавы па ўваходжанні Беларусі ў трыцятку краін з лепшымі умовамі для вядзення бізнесу, падрыхтаваны адпаведны план мерапрыемстваў на бліжэйшыя гады. Закон аб дзяржаўна-прыватным партнёрстве, праект якога распрацоўвае Міністэрства эканомікі з зацікаўленымі ведамствамі і арганізацыямі, дазволіць вызначыць задачы, мэты і прынцыпы такога партнёрства, сферы іх выкарыстання і механізмы рэалізацыі, гарантыі і адказнасць бакоў, спосабы вырашэння спрэчак і г.д. Інфармацыя намесніка міністра аб сітуацыі ў сферы малага і сярэдняга бізнесу гучала аптымістычна: лічыбы росту, працэнт павелічэння і г. д. Але гэтыя звесткі ў нечым нагадалі класічны прыклад з сярэдняй тэмпературай па балыні, бо беспспрэчнаватыя крокі па падтрымцы малага бізнесу ў рэгіёнах усё ж не прынёслі чаканнага эфекту менавіта для развіцця паслэўка, малых і сярэдніх гарадоў. Калі ў апошніх нешта назрэеца, то глыбінка наша яшчэ «спіць» у сніце дзелавой актыўнасці. Чаму? — спыталі мя і Андрэй Тура. На яго погляд, існуюць дзве галоўныя прычыны: у нас па традыцы ўсе эканамічныя працэсы адбываюцца вакол буйных гарадоў, падругое, яшчэ неапрацоўваюць органы мясцовай улады.

Што датычыць захавання адмоўнага знешняга гандлёвага сальда, то, па словах Андрэя Тура, гэта важная праблема. Яна будзе, у прыватнасці, вырашана і шляхам рэгулявання імпарту. Увогуле ставіцца задача ў наступнай пцігоддзі ліквідаваць адмоўнае гандлёвае сальда.

Ці будзе павышана зарплата з 1 студзеня 2011 года? Па словах намесніка міністра, такі план не здзімаецца з парадку дня. Шмат што будзе залежаць ад вынікаў работы эканомікі краіны. Яны, на думку Андрэя Мікалаевіча, абнадзеіваюць, таму не выключана, што з 1 студзеня мінімальна зарплата будзе павышана да 450 тысяч рублёў.

На сустрэчы з журналістамі ў Андрэя Мікалаевіча спыталі аб яго верагодным пераходзе з міністэрства на іншую работу. Складася ўражанне, што пытанне яму не вельмі спадабалася, але ён не абверг і не пацвердзіў гэтыя чуткі. Толькі адзначыў, што і на іншым месцы ён будзе займацца п'ятнамі эканомікі.

Леванід ЛАХМАНЕНКА.

Аўтамабіль паралелі для беларуса не раскоша?

Як сведчыць статыстыка, Беларусь займае трыма месца ў СНД па ўзроўні забяспечанасці насельніцтва тэлевізарамі, халадзільнікамі і пральнымі машынамі, другое месца — па забяспечанасці хатнімі камп'ютарамі і першае — па легкавых аўтамабільах. У прыватнасці, па колькасці легкавікаў на тысячу насельніцтва мы амаль у 1,1 раза апрадэжваем Расію, у 1,7 раза — Украіну, у 2,3 раза — Малдова, у 2,8 раза — Азербайджан і практычна ў чатыры разы — Кыргызстан.

Трэція — і без карысных выкапняў Як паказваюць шматлікія даследаванні, асноўнымі крыніцамі даходаў беларусаў традыцыйна застаюцца зарплата і пенсія. Між тым, статыстыка сведчыць, што за апошнія 15 гадоў рэальная, з улікам змянення цэн на тавары і паслугі, зарплата ў нашай краіне ўзрасла ў 4,9 раза. Тут мы апыраділі Казахстан, Украіну і Расію — у 3,1, 2,7 і 2,5 раза адпаведна.

Не менш цікавае параўнанне — доларавы эквівалент сярэдніх заробкаў. У ліпені гэтага года «сярэднестатыстычны» работнік у Таджыкістане атрымліваў 79, Кыргызстане — 157, Малдове — 234, Украіне — 300, Арменіі — 307, Азербайджане — 409, Беларусі — 427 долараў. І, да слова, чакаецца, што да канца года ўзровень сярэдніх заробкаў у нашай краіне перавысіць аднакун у паўтысячы «моўных адзінак». Большымі заробкі ў доларавым эквіваленце ў ліпені былі толькі ў Казахстане (558) і Расіі (695). Зрэшты, апошняму існуе і даволі аб'ектыўнае тлумачэнне — традыцыйна высокі ўзровень аплаты працы ў здабыўных галінах.

Што ж да ўроўню пенсійнага забяспечэння, то тут сярэд краін СНД мя — другія. Сярэдняя пенсія ў Расіі складае 204, у Беларусі — 176, Азербайджане, Казахстане і Украіне — 125 «моўных адзінак». Можна таксама заўважыць, што напрыканцы 1995 года сярэднестатыстычны беларускі пенсіянер атрымліваў толькі 34 долары ў месяц. І з таго ж часу рэальны, з улікам змянення цэн на тавары і паслугі, «эмст» пенсій павялічыўся ў 5,2 раза.

ДА «КАНДЫНАЎСКАГА» СТАНДАРТУ

Паступовае павышэнне заробкаў і пенсій адбілася на росце грашовых даходаў у цэлым. Статыстыка зноў жа сведчыць: летась рэальныя даходы беларусаў павялічыліся ў 2,8 раза ў параўнанні з 2000-м, у 1,5 раза — у параўнанні з 2005-м і на 2,7 працэнта — у параўнанні з 2008 годам.

Адзін з галоўных вынікаў росту даходаў — зніжэнне ўзроўню малазабяспечанасці. Калі ў 2000 годзе за «рысай беднасці» фактычна знаходзіліся 42 працэнты беларусаў, то ў 2005 годзе — каля 13 працэнтаў, пазалетась — 6,1 працэнта, а летась — 5,4 працэнта. Да слова, гэты паказчык аказваўся па-сапраўднаму нізкім. Напрыклад, у 2008 годзе бядных лічылася 26,4 працэнта насельніцтва Малдовы, 25,6 працэнта жыхароў Латвіі, 20 працэнтаў — Літвы, 19,5 працэнта — Эстонія, 18,1 працэнта — Украіна, 16,9 працэнта — Польшчы, 13,4 працэнта — Расія, 12,1 працэнта — Казахстан.

І таксама адметны момант. Паводле статыстыкі, у Беларусі не адбылося значнага рассялення насельніцтва. На працягу апошніх гадоў узровень даходаў паміж 10 працэнтамі найбольш і найменш забяспечаных грамадзян нашай краіны складае 5,6-5,9 раза. Падобны малюнак у СНД назіраецца толькі ў Казахстане і ва Украіне, а ў Еўропе — у традыцыйна «сацыяльна арыентаваных» Нарвегі і Швецыі. Для параўнання: па ўзроўні даходаў багатыя апрадэжваюць бядных у Польшчы і Францыі ў 9, у Эстоніі, Латвіі і Літве — больш чым у 10, у Малдове — у 12, у ШВА — у 16, а ў Расіі — у 16,7 раза.

БОЛЬШ САДАВІНЫ, АГАРОДНІНЫ І РЫБЫ

Лічыць — рэч даволі умоўная, і параўнальнае супастаўленне засведчыла даволі цікавы факт. На сярэдняю зарплату ў Беларусі ў 2009 годзе (гады ў нашай краіне яна адпавядала прыкладна 350 «моўных адзінак») можна было набыць такую ж колькасць тавараў і паслуг, як на 865 долараў у ШВА. Таму асобная тэма — капукніцкая здольнасць. Статыстыка канстатуе: у нашай краіне адбываецца яе рост. Так, калі ў 2000 годзе на свой сярэдні даход беларус мог набыць 36 кілаграмаў ялавічыны, то летась — 64, свінны — адпаведна 27 і 70 кілаграмаў, м'яса птушкі — 31 і 86, маля — 25 і 55, макароны — 104 і 223, цукру — 107 і 332.

Як адзначае статыстыка, па спажыванні мяса і малака мы знаходзімся на адным з першых месцаў у СНД. Аднак сама структура харчавання пакрысе змяняецца. У рацыёне беларусаў становіцца больш карысных прадуктаў. Так, з 2000 года ў разліку на аднаго чалавека спажыванне рыбы ўзрастае з 3,9 да 15,2, агародніны — з 93 да 146, садавіны — з 25 да 60 кілаграмаў.

Не сакрат: больш рацыянальнае харчаванне заўсёды становіцца сваёасаблівым лютэркам росту даходаў. Як і, дарчыч, яшчэ адна акалічнасць — павелічэнне выдаткаў на нехарчовыя тавары і паслугі. З 2005 па 2009 год колькасць хатніх гаспадарак, якія маюць уласны камп'ютар, узрасла больш чым у тры разы, у 2,4 раза павялічылася колькасць мабільных тэлефонаў і ў 1,4 раза — колькасць легкавых аўтамабільаў. Да слова, у пачатку гэтага года ва ўласнасці грамадзян нашай краіны знаходзілася 2,3 мільёна легкавікаў — па 242 аўтамабіль у разліку на 1000 жыхароў. Прычым тут мы былі бясспрэчнымі лідарамі сярэд краін СНД.

Сяргей ГРЫБ.

Аляксандр Лукашэнка прапануе літве развіваць супрацоўніцтва ў сферы энергетыкі

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Беларусь прапануе Літве варыянты супрацоўніцтва па пастаўках нафты, заявіў Прэзідэнт Беларусі па выніках перагавораў з Прэзідэнтам Літвы.

«Мы маем магчымасць кожны год пераваляваць па 10 млн тон нафты. Мы прапанавалі літоўскаму кіраўніку супрацоўніцтва, і калі літоўскі бок будзе да гэтага гатовы, выкажа сваё зацікаўленасць, мы будзем супрацоўнічаць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Пры гэтым ён дадаў, што ў камерцыйны бок гэтага пытання ўмяшання не будзе.

Прэзідэнт Беларусі лічыць, што гэта выгадна і для беларускага, і для літоўскага боку. «Мы і вы вельмі залежныя на энергаспажыванні, на жаль, ад адной краіны. У нас аднолькавыя праблемы. Гэта нас штурхае да таго, каб мы і дзейнічалі адпаведным чынам у адпаведным напрамку», — сказаў ён.

На думку кіраўніка беларускай дзяржавы, Беларусь і Літва павінны дыверсіфікавацца па пастаўках энергарэсурсаў. «Энергабяспека — наша агульная праблема. У гэтым плане мы павінны думаць перш за ўсё самі: літоўцы і беларусы», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт Беларусі проціць не гіпербалізаваць цяперашнюю інфармацыйную кампанію СМІ Расіі супраць Беларусі, заявіў кіраўнік беларускай дзяржавы.

«Не гіпербалізаваць цяперашнюю пералапку або нават накіраваць у сродках масавай інфармацыі Расіі на Беларусь», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Ён нагадаў нядаўнія словы прэм'ер-міністра Украіны Янушэвіча Пуціна аб тым, што «і ў сямі бывае, што сварацца». «Выбудзем мы адносіны з Расіяй. Але яна павінна разумець, які лобая іншая краіна, што Беларусь — суверэнная і незалежная дзяржава і гэтай дзяржаве быць. А калі гэта дзяржава — з ёй трэба вядоўваць адносіны, як гэта прынята ў міжнародных адносінах, на прынцыпах разумных».

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь ніяк не ўцягнута ў гэту пералапку. «Перапалка інфармацыйная — тое, што ў нас ідзе тут, асобныя кіраўнікі ў Расіі пачынаюць, у тым ліку на верасе, ацанкі даваць — гэта іх праблема», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

«Нас гэта не вельмі непакідае». Прэзідэнт адзначыў, што, перш за ўсё, непакідае жыццё людзей, якое залежыць ад гандлёва-эканамічных адносін. Паводле яго слоў, нягледзячы на ўсе праблемы, якія існуюць у Расіі, у прыватнасці на іх абарону сваіго рынку, Беларусь і Расія дэманструюць добрую дынаміку тавараабароту. Цяпер яго прырост складае каля 50 працэнтаў. Як адзначыў Прэзідэнт, з пункту гледжання эканомікі

дзвюх краін няма рознагалоссяў. «Гэта спрэчка дакладна наклапа сваёй адбётка на некаторыя праекты. Але не Расія, ды хто-небудзь іншы. Значыць, Літва будзе інвэсціраваць у тыя праекты, у якія павінна была інвэсціраваць Расія», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка запэўніў, што ў Беларусі няма ніякіх праблем для работы літоўскага бізнесменаў, прытоку літоўскага капіталу.

Прэзідэнт Літвы Дая Грыбаўскайтэ выступае за развіццё канструктыўнага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Еўрасаюзам. Аб гэтым яна заявіла ў Мінску ў ходзе перагавораў з Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам у пашыраным складзе.

«Здаецца, што гісторыя прапануе нам шанец зноў даведацца адзін пра аднаго кроўку больш. На жаль, доўгі час была сцяна, і аб'ектыўная, і суб'ектыўная, у адносінах паміж Еўропай і Беларуссю. Лну, што мы падыходзім да такога перыяду, калі ўсе разумеюць, што лепш гаварыць паміж сабой, дыскутаваць, абмяркоўваць праблемы і іх вырашаць, а не спрабаваць стаць за сцяной і адзін на аднаго паказваць пальцамі», — сказала Дая Грыбаўскайтэ.

«Я пачула вельмі рацыянальнае разуменне сітуацыі і вельмі рада, што мы можам знаходзіць агульную мову з Прэзідэнтам Беларусі адносна усталявання энергетычнай незалежнасці абедзвюх дзяржаў. Гэта вельмі важна. Мы гатовы да адкрытага супрацоўніцтва. Гэта не супярэчыць еўрапейскаму інтарэсам. ЕС зацікаўлены ў энергетычнай незалежнасці і ў тым, каб як мага больш дыверсіфікаваць залежнасць ад паставак», — падкрэсліла Дая Грыбаўскайтэ.

Беларус і Літва павінны эфектыўна выкарыстоўваць свой транзітны патэнцыял з улікам разнастайнасця на лагістычных маршрутах Захад — Усход і Поўнач — Поўдзень, заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з Прэзідэнтам Літвы.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў цэнтры увагі на сённяшніх перагаворах з Прэзідэнтам Літвы знаходзіўся таксама праект кантэйнерага поезда «Вікінг». На думку беларускага лідара, яго неабходна развіваць. У прыватнасці, будзе ісці работа з украінскім бокам, каб паскорыць працэс. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што вяртка зацікаўленасць ва ўдзеле ў гэтым праекце ёсць у турскага боку. У прыватнасці вядзецца размова аб тым, каб прадуючыць гэты маршрут праз Чорнае мора да Турцыі і далей на Блізкі Усход.

Вялікую цікавасць да выкарыстання транзітнага патэнцыялу беларусы і Літвы праяўляе Кітай. Так, з Усходу на Захад можа быць накіраваны паток, аналагічны «Вікінгу». Кітайцы вельмі зацікаўлены ў

Хто будзе выпісваць льготныя рэцэпты?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Наўнясць заключэнняў ўрачбона-кансультацыйнай ці медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі дабітыяцца толькі выпісвання на льготныя ўмовы перавязачных сродкаў», — падкрэпіла начальнік упраўлення фармацэўтычнай інспекцыі і арганізацыі лекавага забеспячэння Міністэрства аховы здароўя Людміла Рэўцкая. — Гэта значыць, што калі пацыенту патрэбны бінты, то вырашаць пытанне забеспячэння хворага перавязачнымі матэрыяламі будзе спецыяльная камісія, а калі пацыенту патрэбныя лекі, якія ўваходзяць у пералік асноўных лекавых сродкаў, то пытанне выпіскі льготнага рэцэпта знаходзіцца цалкам у кампетэнцыі лекавага ўрача».

Нашу заўвагіну цікавіла таксама магчымасць зрабіць бясплатную прышчэпку супраць грыпу ў паліклініцы. У адзалежны імуннапрадэлакты Мінскага гарадскога цэнтэра гігіены і эпідэміялогіі журналіста «Звязды» запэўнілі, што ў пенсіянеркі такое права ёсць. За кошт дзяржаўных сродкаў прышчэпкі рэцэпта асобы, якія маюць высокую рызыку развіцця ускладненняў у выніку інфіцыравання вірусамі грыпу. Людзі ва ўзросце пасля 65 гадоў таксама ўваходзяць у групу рызыкі. І наўнясць у апошніх «букет» хранічных захворванняў зусім неабавязковым. Сам іх узрост з'яўляецца фактарам рызыкі. Як вядома, для неамаўляў і людзей сталага ўзросту сустрэча з вірусам грыпу асабліва небяспечная. Таму людзям ва ўзросце за 65 гадоў і прапануюцца бясплатныя прышчэпкі.

Надзея НІКАЛАЕВА.

КАНОПЛІ РАСЦІЛІ ў ТАЙНЫМ ПАКОІ

У вёсцы Палькавічы Магілёўскага раёна пры выборку ў доме 30-гадовага мужчыны супрацоўнікі міліцыі знайшлі спецыяльныя пакоі, абсталяваныя люмінесцэнтнымі лампамі і матэрыяламі, якія адбываюць святло ў цэлым. Гэты пакоі прызначаны для вырошчвання раслін, які ўтрымліваюць наркатыкі. Па звестках прэс-цэнтэра Магілёўскага УУС, у пакоі знайшлі 13 вазонаў з каноплямі агульнай вагой 670 грамаў.

Ілона ІВАНОВА.

Дзірку ў даху

знайшлі выратавальнікі, якія раніцай прыхалі на выклік аб пажары ў краме вёскі Ніжняя Обла Жлобінскага раёна. Як паведамілі ў прэс-службе Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС, прычынай пажару стаў падпал — на момант прыбыцця падраздаўлення на даху адсутнічалі 2 абстацэментныя лісты, ёсць прычмыты ўзлом. Так што, кудыж за ўсё, зямельнікі спрабавалі заместі агнём сляды іншага злачынства.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Абзац

Двухметровая аянонда папоўніла калекцыю экзатычных жывёл Віцебскага заапарка. Рэптылію, якую лічаць самай буйной і самай страшнай у свеце змяій, перадалі ў падарунак з хатняга тэраўрума. Гэты від рэптылій хоць і неядліва, але фізічна вельмі моцны, аддае перавагу воднай стыхіі і ўтрымліваць яго ў хатніх умовах вельмі складана, лічаць спецыялісты. У заапарку для аянонды пабудавалі басейн. Яе ўзрост устанавіць складана, аднак супрацоўнікі заапарка лічаць, што такая даўжыня дае магчымасць лічыць змяю маладой, бо дарослыя асобны гэтага віду дасягаюць не менш за 6 м даўжын.

Навукоўцы высветлілі, у які час сутак лепш гаварыць з начальствам пра павышэнне зарплаты. На працягу дня чалавек перажывае спады і ўздымы настрою ў адпаведнасці з біялагічным рытмам. Гэта вартэ ўлічваць пры размовах з кіраўнікамі ці асобамі супрацьлегла паву. Напрыклад, калі жанчына хоча пра нешта папрасіць мужчыну, лепш прыступаць да гутаркі ў 6 гадзін вечара. Калі вы хочаце ўзяць пытанне пра павышэнне зарплаты, то да начальніка ў кабінет лепш ісці не раніцай, а пасля гадзінны дня. І, нарэшце, не вартэ спрачацца з жанчынамі ў 3 гадзінны дня, калі яны знаходзяцца на піку свай актывіўнасці і, як правіла, выйграюць усе спрэчкі. Такія звесткі атрымала фармацэўтычная кампанія Bayer Schering Pharma, якая правяла апытанне 1019 чалавек.

Поўны абзац

У Швецыі злодзеі здзейсніў незвычайны высакародны ўчынак. Прафесар, чые імя не ўдакладняецца, схававу свой запялчкі з ноўткам, партманетам з крэдытнымі карткамі, ключамі і дакументамі за дзверыма на лесвічнай клетцы, калі пайшоў у пральню. Вярнуўшыся, ён убачыў, што рэчы скрадзеныя, і выклікаў паліцыю. Праз некалькі хвілін запялчкі з'явіліся на ранейшым месцы, але без ноўткава з навуковымі працамі прафесара за шмат гадоў. «Там было ўсё мае жыццё за апошнія 10 гадоў», — у распусці сказаў прафесар. Відца, злодзеі таксама асенаваў каштоўнае файлаў на скрадзеным камп'ютэры і прыкладна праз тыдзень даслаў прафесару канверт з флэшкі. На сямпоўвене інфармацыі з ноўткава пайшло некалькі гадзін. «Я вельмі шчаслівы. Гэта гісторыя ўсяліла ў мяне веру ў чалавечнасць», — прынаўрае пацярпелы.

123-сантыметровы кот трапіў у Кіну рэкордаў Гінеса. Кот пароды мэйн-кун па мянушцы Сцьюры жыве ў амерыканскім горадзе Рына (штат Невада). Даўжыня цела жывёлі ад кончыка носа да кончыка хваста складае 123,2 см. Гаспадары завілі яго ў 2005 годзе. У іх доме жывуць яшчэ 4 каты такой жа пароды. Па-пярэдні рэкорд даўжыні кацінага цела складаў 121,9 см. Належаў рэкорд таксама мэйн-куну.

Паводле паведамленняў карэспандэнту «Звязды» і інфармагенцтваў.

Управляючы ў производстве по делу о банкротстве ОДО «Террастройпроект-плюс» г. Мозырь проводит торги по продаже производственной базы по ул. Фрунзе, 61 в г. Мозыре Гомельской области одним лотом

Состав лота	Характеристика объекта
Производственное здание со складскими помещениями и котельной	Одноэтажное, кирпичное, общей площадью 239 м кв.
Здание складских помещений	Одноэтажное, кирпичное, общей площадью 145 м кв.
Административное здание	Одноэтажное, кирпичное, общей площадью 164 м кв.
Здание гаража на два бокса	Одноэтажное, кирпичное, общей площадью 67 м кв.
Здание проходной	Одноэтажное, кирпичное, общей площадью 8 м кв.
Ограждение с воротами	Деревянное, жб столбы, металлические ворота, протяженность 151 м.п.
Асфальтовые покрытия	Площадь 648 м кв.
Упавел доштыя	

Территориальная зона — зона жилой усадебной застройки в центре города. Площадь земельного участка — 0,324 га. Транспортная инфраструктура — городские дороги с твердым покрытием. Инженерная инфраструктура — все инженерные коммуникации.

Организатор торгов: управляющий. Торги проводятся в форме открытого аукциона без участия. Начальная цена торгов — 180.000.000 рублей. Шаг аукциона — 5—10 %.

Сумма залога: 12.000.000 рублей на р/с № 3012410630013 в «Приорбанк» ОАО БУБ 401 г. Мозырь, БИК 153001749, получатель ОДО «Террастройпроект-плюс», УНП 49032936. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. Форма, порядок оплаты: однократный безналичный платеж. Документы, предоставляемые для участия в торгах: заявление на участие, копии плановых документов, подтверждающих внесение залога, копия устава, доверенность представителя юридического лица, паспорт физического лица.

Торги состоятся 23 ноября 2010 года в 11.00 по адресу: г. Мозырь, ул. Первомайская, 53Б. Заявки принимаются до 12.00 22 ноября 2010 года по адресу: г. Мозырь, пер. 1-ый Интернациональный, д. 27, и/а 20.

Справки по телефону: 8 029 663 84 96.

г. ВИТЕБСК 24.11.2010

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРОДАЖЕЙ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Начальная цена объектов недвижимости снижена на 50 %

№ лота	Наименование предмета аукциона	Характеристика предмета аукциона	Начальная цена продажи предмета аукциона, рублей	Сумма задатка, рублей
1.	Здание магазина с тремя пристройками, дорожной, заборной и сетями, расположенное по адресу: Витебская область, г. Мозырь, район, г. Мозырь, ул. Садовая, 1, и право заключения договора аренды земельного			

На сесіі Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў па ініцыятыве пракуратуры вобласці разгледжана пытанне пра стан законнасці і правапарадку на тэрыторыі Прынёманскага рэгіёна. Асноўную ўвагу пракурор вобласці Віктар МАРОЗЭЎ і начальнік УУС аблвыканкама Валерыі МІХНЕВІЧ сканцэнтравалі на каардынацыі працы дзяржаўных і грамадскіх органаў па прафілактыцы злчыннасці.

ЗВАРОТ У РЕДАКЦЫЮ

Кабанаўка як цэнтр клубнага жыцця

Надзея Івануна Курьловіч — перасяленка з Брагінскага раёна. У Кабану Жлобінскага раёна трапіла пасля масавага пераязнення людзей з поўдня Гомельшчыны ў самыя розныя куткі Беларусі, якое адбывалася ў канцы 80-х — пачатку 90-х. Ёй выпала вёска, якая на той момант была цэнтрам не толькі сельсавета, але і гаспадаркі...

Потым наступілі сумныя 90-я, і гаспадаркі на гэтых землях сталі мяняцца, узбуіняцца. І цяпер вёска, якая на ранейшым з'яўляецца цэнтрам сельсавета, не з'яўляецца вельмі актыўна: адміністрацыйнае памішканне праўленна былога калгаса «Камуніст», сталае, клуб... Вялікая група жыхароў вёскі звярнулася да кіраўніцтва Гомельскага аблвыканкама з просьбай не даць вёсцы загінуць. Улады адрагавалі адразу ж: у вёсцы адбыўся сход, прыхаля кіраўніцтва і з раёна, і з вобласці. Пагаварылі з людзьмі, склалі адпаведныя пратаколы. Пра усё гэта я ведалася са звароту нашай пастаннай чытачкі Надзеі Курьловіч. Яна лічыць, што трэба нешта рабіць, каб «не даць вёсцы разбурыцца», хутчэй пачынаць дзейнічаць.

Патэлефанавала ў Жлобін, каб даведацца, як будзе аднаўляцца Кабанука. Старшыня райсавета Міхаіл Касюкоў пазнаёміў мяне з усімі рашэннямі, прынятымі наконце вёскі, і заверыў, што праблемы жыхароў — на самым пільным кантролі: — Мы самі хвалюемся пра далейшы лёс гэтага населенага пункта і імкнемся зрабіць усё, каб людзям там лепш жылося. Будзем працаваць згодна з тым пратаколам, што склалі разам з жыхарамі Кабанукі. Там і клуб прадугледжана зрабіць, і краму адрамантаваць, і дамы. Будзем узаемадзейнічаць з гаспадаркай. Ужо ішла прадметная размова і пра механізм усаблення ў жыхіце ўсіх намечаных уласаў. Думаю, раней, чым новы год наступіць, клуб у жыхароў Кабанукі будзе абзавязкова.

Жыць у вёсцы так, як у горадзе, — мара многіх вясцоўцаў. Размова пра выгоды цывілізацыі, якія для гараджан даўно прывычныя: водазабеспячэнне,

газазабеспячэнне, агульная тэлефанізацыя... Каб пад бокам былі медыцынскае дапамога, школа, садок, аўтасэрвіс, клуб з бібліятэкай і крама з шырокім асартымантам тавараў. Што казаць, ёсць гэта не ў кожнай вёсцы. Эканамічны бок усаблення мар у жыхіце зусім не танны. Наша чытачка лічыць, што дабрабыт яе вёскі значна палепшыўся б, каб населены пункт зрабіў аграгарадком і перададлі іншай гаспадарцы — сельгаспрадпрыемству «Касакуюскі», якое знаходзіцца побач. Але ж, калі прымалася адпаведна дзяржаўная праграма адраджэння і развіцця вёскі, Кабанука ў пералік аграгарадкаў не ўвайшла, — растлумачыў начальнік аддзела ўдасканальвання АПК і юрыдычнай работы ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Жлобінскага райвыканкама Мікалай Крыжэўскі.

— Аграгарадкамі звычайна становяцца цэнтральныя сядзібы сельгаспрадпрыемстваў. Што датычыцца перадачы вёскі з адной гаспадаркі ў другую, дык сельгаспрадпрыемства «Касакуюскі» знаходзіцца не ў лепшым эканамічным становішчы, чым КСУП «Прыбудскі». Там няма магутнага вытворчага патэнцыялу, што магло б станаваць паўляўляецца у тым ліку на дабрабыт жыхароў Кабанукі. Менавіта таму гэта эканамічна немагчыма.

Цяпер да самага важнага, як аказалася, пытання, якое хвалюе ўсіх жыхароў вёскі Кабанука. Разам з нашай чытачкай яго агучыла і Любоў Далгачова, якая была ў мясцовым сельскім Савеце ў той момант, калі я тэлефанавала туды: — Самае галоўнае — каб у нас быў клуб, каб было дзе на святах разам сабрацца. Бо, калі дзеці прыязджаюць, яны збіраюцца на транспартным прыпынку. — Будзе клуб там, дзе і раней быў, — запэўніла намеснік старшыні Жлобінскага райвыканкама Віктар Касцюк. — Імкнемся, каб Новы год жыхары Кабанукі сустрапі ў адноўленай будынку. Туды трэба ўкласці каля 200 млн рублёў. Вызначыліся з аб'ёмам работ, цяпер шукаем, дзе ўзяць грошы. Там вельмі шмат трэба зрабіць, каб было ўтульна: пачнём з даху, будзем мяняць вокны, аднаўляць праводку і гэтак далей. Магчыма, што ўжо на гэтым тыдні пануцца работы на гэтым аб'екце...

Спадзяёмся, што ўжо сёлета можна будзе парадавацца за жыхароў вёскі Кабанука — калі ўсе планы сацыяльна-эканамічнага развіцця маленькага населенага пункта Жлобінскага раёна своечасова будучы ўвасоблены ў жыхіце.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.



Калі старшыня сельвыканкама і кіраўнік мясцовай гаспадаркі працуюць у тандэме, калі ў іх ёсць паразуменне і ўзаемадзейненне, тады і ў сельсавецце заўсёды парадак. Аб яднаўшы на магання, яны могуць зрабіць удвая больш, вырашыць многія пытанні. Гэтая думка неаднаразова агучвалася на вязыным семінары, арганізаваным Мінскім абласным Савеце дэпутатаў і прысвечаным тэме добраўпарадкавання.

У мерапрыемстве, якое днямі прайшло на базе Вілейскага раёна, узялі ўдзел старшыні раённых Саветаў Міншчыны, кіраўнікі структурных падраздзяленняў Мінскага аблвыканкама, абласных і Вілейскіх раённых арганізацый, начальнікі землеўпарадкачых службаў.

Госці змаглі пераканацца ў эфектыўнасці кіраўніцтва тандэма, завітаўшы ў шэраг сельсаветаў Вілейшчыны. Напрыклад, у Асіпавіцкім сельсавецце (24 населеныя пункты, 1723 жыхары) гасцей сустракалі абодва кіраўнікі — старшыня сельскага Савета Мікалай Гіль і дырэктар Вілейскага райаграсэрвіса Аляксандр Бядрыцкі, чыю сумеснюю зладжаную і эфектыўную работу раённым і абласным Саветам прыводзяць у якасці ўзору для іншых. Дзясяткі большага паразумення ім дапамагав той факт, што дырэктар райаграсэрвіса адначасова з'яўляецца дэпутатам Вілейскага раёнага Савета дэпутатаў.

Значна пашыраюць фінансавыя магчымасці сельсаветаў Вілейшчыны зямельныя аўкцыёны, грошы ад якіх можна расходваць на добраўпарадкаванне. У тым жа Асіпавіцкім сельсавецце толькі за перыяд са студзеня па сакавік мінулага года было праведзена шэсць аўкцыёнаў, ад якіх атрымана 120 мільёнаў рублёў. Як патлумачыў Мікалай Гіль, грошы пайшлі на добраўпарадкаванне вёскі Асіпавічы, на рамонт адміністрацыйнага будынка сельвыканкама і г. д. На нейкі час аўкцыёны прыпылілі, новы дазвол на іх правядзенне сельскі Савет атрымаў толькі ў жніўні. Цяпер афармляе дакументацыю на новыя лоты.

У Нарачанскім сельсавецце (35 населеных пунктаў, 1701 жыхар) за аналагічны перыяд (са студзеня па сакавік мінулага года) было

ЦІ УСЁ У ПАРАДКУ?

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

прададзена 4 участкі, атрымана 63 мільёны рублёў. Грошы пайшлі на спілоўванне аварыйных дрэў, на агароджу могілак, на падсыпку дарог. «З-за часовай адмены аўкцыёнаў мы сёлета засталіся без грошай, — падзяліўся з журналістам старшыня Нарачанскага сельскага Савета Анатоль БЯГАНСкі. — Цяпер нам зноў дазволілі іх праводзіць. У нас для продажу ёсць 12 участак, аднак усё складанае ў тым, што няма грошай для афармлення дакументацыі. Райвыканкам абяцаў дапамагчы знайсці сродкі на некалькі участкаў. Мы возьмем два найбольш прывабныя, якія можна прадаць за добрыя грошы, а за атрыманыя сродкі аформім дакументацыю на іншыя.

Пра вынікі работы па добраўпарадкаванні Вілейшчыны расказаў старшыня райвыканкама Яўген СІНІЛА. У прыватнасці, шмат сёлета зроблена па зносе старых дамоў, па вяртанні пустуючых зямель у севазварот, па прывядзенні ў належны стан тэрыторый вытворчых і сацыяльных аб'ектаў, а таксама прыдваравых тэрыторый. У раёне ліквідавана 211 несанкцыянаваных звалак, добраўпарадкавана 155 могілак, 131 мемарыяльны комплекс, 4 міні-палігоны. З Вілейскай ЖКГ заключылі дагаворы на рэгулярны вываз смецця з 3 савадочыя і 6 будучыя кааператываў. З уласнікамі зямельных аўкцыёнаў на вываз камунальных адходаў заключана больш за 6,6 тысячы дагавораў. Аднак гэта ўсяго 56 працэнтаў ад агульнай колькасці, адзначыў старшыня райвыканкама, таму ў гэтым кірунку неабходна яшчэ працаваць. З тэрыторый сельсаветаў сёлета вывезена 48 кузаваў аўтамабіляў, ачышчана ад захлаплення амаль 800 га ляснога фонду. Прыведзены ў належны стан многія жылваводчых фермы, мехдары, зернесушыльныя комплексы. За парушэнне прыродаахоўнага заканадаўства і неадвальнае ўтрыманне тэрыторый раёнспецыяльнай вылісана штрафна на суму звыш 11 мільёнаў рублёў. Вілейскаму ЖКХ сёлета набылі бульдозер, каб у камунальнай

службы было больш магчымасцяў працаваць па добраўпарадкаванні міні-палігонаў. Цяпер разглядаецца пытанне набыцця транспарціроўчых пляцоўкі.

У цэлым на добраўпарадкаванні Вілейскага сёлета было затрачана 2,5 мільярды (без ўліку расходаў на асвятленне). І работы па наведзеным парадку яшчэ працягваюцца. Усе прадрпрыемствы горада выдаткоўвалі грошы на добраўпарадкаванне, адзначыў Яўген Сініла.

На сёння ўжо адрамантаваны будынкі многіх сельвыканкамаў, рамонт па іншых працягваецца. У шэрагу сельвыканкамаў з'явілася новая мэбля і артгэхніка. Тое, што не атрымаецца ў гэтым плане зрабіць сёлета, будзе завершана ў наступным годзе.

Не стаў замоўчваць старшыня райвыканкама і праблемныя моманты. Напрыклад, з 11 аб'ектаў будучыя будаўніцтва раёна сёлета былі выкананы толькі на адным.

— Але прэзэнзіі да нашых дарожных арганізацый мы працягваем не можам, бо усё ж фінансаванне было рэзка скарачана, — дадаў старшыня.

Дзесьці не выкананы знос старога будынка ФАП, дзесьці не праведзенае запланаванае асфальтаванне, не завяршыліся работы па рэканструкцыі гарадскога стадыёна. Ні на адным аб'екце адукацыі не праведзены рамонт асфальтава-бетоннага пакрыцця. Не забяспечана выкананне патрабаванняў санітарна-эпідэміялагічнага заканадаўства па падрыхтоўцы Вілейскага раёна (адсутнічаюць кантэйнеры пляцоўкі, кантэйнеры для збору цвёрдых камунальных адходаў і ПЭТ-бутэлек, з-за няспраўнасці тэхнікі несвоечасова праводзіцца ачыстка кантэйнераў).

Сёлета не атрымаецца завяршыць рэканструкцыю гарадскога парку з выхадам на набярэжную і абуладкаванне там тэрыторый дзіцячых атракцый. Работы будуць працягвацца ў наступным годзе. Патрабуючы увагі і меляраваных зямлі — для прывядзення іх у належны стан неабходна на працягу 6 гадоў штогод асвоіць не менш за 2 мільярды рублёў. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЭЛЕКТРОННЫ ВАРЫЯНТ ...І КАМП'ЮТАРЫЗАЦЫЯ ЎСІХ СЕЛЬСАВЕТАЎ

У Магілёўскай вобласці 21 кастрычніка пачынаецца вязыное пасяджэнне Савета па ўзаемадзейні органу мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі. Яно прайдзе ў Касцюковіцкім і Краснапольскім раёнах і будзе прысвечанае эфектыўнасці працы мясцовых Саветаў дэпутатаў у вырашэнні праблем сацыяльна-эканамічнага развіцця тэрыторый і павышэння якасці жыцця людзей.

Асобным пытаннем для разгляду на семінары вынесена тэма ўкаранення аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы «Мясцовыя Саветы дэпутатаў» і перспектывы яе развіцця. Ярка Касцюковіцкі і Краснапольскі раёны сталі пілотнымі па ўкараненні гэтай сістэмы на Магілёўшчыне.

Рашэнне пра стварэнне інфармацыйна-камунікацыйнай структуры мясцовых Саветаў дэпутатаў Савет Рэспублікі прыняў яшчэ два гады таму. Размова ідзе найперш пра наладжванне карпаратыўнай камп'ютарнай сеткі і падключэнне Саветаў да сеткі выканаўчых органаў улады. Уваход у адыёную інфармацыйную сетку дазволіць Саветам усіх узроўняў працаваць больш эфектыўна.

Безумоўна, што цяпер камп'ютары — зусім не дзіва для сельвыканкамаў. Кемп'юры супрацоўнікаў даўно асвоілі праграмы ўліку насельніцтва (так званая электронная пагаспадарчая кніга), запісаў актаў грамадзянскага стану і ваеннага ўліку. Цяпер прыйшоў час гэтую работу пашырыць, лічыць старшыня Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір ПАЊЦОХУ:

— Каб былі магчымасці атрымаць і адраўляць самую розную інфармацыю, патрабавалася камп'ютарная сістэма «Мясцовыя Саветы дэпутатаў». Тады чалавек можа запрасіць любы дакумент і атрымаць яго адразу ў сваім сельсавецце. У Краснапольскім раёне, як расказаў старшыня раёнага Савета дэпутатаў Аляксандр МАТОРЫН, сучасныя камп'ютары усталяваныя ў 5 сельсаветах, і з іх ужо аб'яднаны ў адну лакальную сетку. Новы крок — доступ да камп'ютарнай сеткі раённай выканаўчай улады і выхад на інфармацыйны партал Магілёўскай вобласці.

Як наладжана камп'ютарная сувязь у пілотных раёнах, пакажуць на семінары. Размова пойдзе не толькі пра здабыткі, але і пра праблемы. Таму што любое новаўвядзенне спачатку выклікае складанасці ў працы. Але калі сістэма наладжваецца, то прыносіць палёгку. У тым, што грунтоўная камп'ютарызацыя сельскіх Саветаў палепшыць працу, сёння няма сумненняў. Ілона ІВАНОВА.

КАРЫСНАСЦЬ НЕФАРМАЛЬНАГА ДЫЯЛОГУ

Яшчэ пяць гадоў таму самым слабым звяном у сістэме «вертыкалі» з'яўляліся сельвыканкамы. Найбольшую колькасць скаргаў і цапкам абгрунтаваных выклікаў неахопы менавіта ў працы пярвічнага ўзроўню ўлады. Штуршком, адраўной кропкай для выпраўлення сітуацыі стала спецыяльная нарада ў кіраўніку дзяржавы, якая адбылася ў маі 2006 года. Яе ўдзельнікі прыйшлі да высновы, што менавіта сельскія і пасялковыя выканкамы павінны вырашаць большую частку праблем грамадзян, рэальна ўплываць на якасць іх жыцця...

З такога невялікага экскурсу ў навейшую гісторыю Беларусі пачаў сваю сустрэчу са старшынёй пасялковых і сельскіх Саветаў дэпутатаў старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні, член Савета па ўзаемадзейні органу мясцовага самакіравання Геннадзь НАВІЦКІ. Мерапрыемства, якое традыцыйна праводзілася ў сценах Інстытута дзяржаўнай службы акадэміі кіравання, насіла хутэй нефармальны характар і праходзіла ў фармаце размовы пра набелеле.

Генадзь Навіцкі заўважыў, што апошняй некалькі гадоў удасканаленню працы органаў мясцовага кіравання і самакіравання пярвічнага звяна надавалася першаступенная ўвага — пачынаючы ад умацавання матэрыяльна-тэхнічнай базы, «нізавых» будзетаў, паступовага вызвалення пярвічных органаў улады ад неўласцівых ім гаспадарчых функцый і заканчваючы заснаваннем спецыяльнага органа — Савета па ўзаемадзейні органу на рэспубліканскім узроўні «заканчу» на сабе дзейнасць усёй сістэмы Саветаў дэпутатаў.

— Да таго, як быў заснаваны Са-

вет па ўзаемадзейні, мы ўжо сустракаліся са старшынёй абласных Саветаў і нават пачалі «разрульваць» некаторыя пытанні, пра якія яны нам паведамілі, — угадаў Генадзь Навіцкі. — Сёння ўспамінаеш і дзіву даешся: столькі парадкаваўна існавала на нізавым узроўні ўлады!

У прымым сэнсе знакавым для ўсёй сістэмы Саветаў дэпутатаў стаў Указ Прэзідэнта № 21 «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання ў рашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва», а крыху пазней, у красавіку, пры Савеце Рэспублікі быў створаны Савет па ўзаемадзейні органу мясцовага самакіравання.

Гэта структура з'яўляецца «звязкай» паміж органамі пярвічнай улады, мясцовымі Саветамі дэпутатаў — з аднаго боку, і рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання — з іншага. Усе пытанні, якія ўзнікаюць у Саветаў на мясцовым узроўні і па нейкіх прычынах не вырашаюцца, могуць быць адраўленыя ў Савет па ўзаемадзейні, разгледжаныя ім або перададзеныя для разгляду адпаведнаму органу дзяржаўнага кіравання.

Сёння, напрыклад, па-ранейшаму ўзнікаюць пытанні з рэалізацыі на месцах Указа Прэзідэнта № 21. У першую чаргу гэта датычыцца перадачы сістэм водазабеспячэння і водаадвядзнення, дарог сельскіх населеных пунктаў, а таксама калорызацыяў, паступовага вызвалення пярвічных органаў улады ад неўласцівых ім гаспадарчых функцый і заканчваючы заснаваннем спецыяльнага органа — Савета па ўзаемадзейні органу на рэспубліканскім узроўні «заканчу» на сабе дзейнасць усёй сістэмы Саветаў дэпутатаў.

— Да таго, як быў заснаваны Са-

вет на свае месцы, а гэта няпросты, таму што ў бюджэтах розных узроўняў адсутнічае адпаведная фінансавая база. Працэс перадачы ідзе, але яго хуткасць залежыць не толькі ад цэнтральных органаў улады, а і ад таго, наколькі актыўна спрабуюць на нізах. Калі ўвесь час спасыляцца на «аб'ектыўныя прычыны» — маўляў, няма дакументацыі, не хапае сродкаў і г. д. — дык не будзе і вынікаў.

Зразумела, што апынуўшыся ў прафесійных «руках», камунальныя аб'екты атрымаюць іншы ўзровень абслугоўвання. Адпаведна, і скаргаў ад насельніцтва будзе менш. Але для гэтага неабходна ўмацоўваць матэрыяльна-тэхнічную базу структур, на балансы якіх пераходзяць тыя ці іншыя аб'екты. Дарчы, канчаткова не вырашана пытанне з перадачай унутраных дарог сельскіх населеных пунктаў.

— У адпаведнасці з заканадаўствам, усё, што знаходзіцца на тэрыторыі населенага пункта (уключаючы вуліцы), адносіцца да ведама кат-нальных службаў. З іншага боку, у Магілёве, скажам, прынялі рашэнне часова перадаць гэтыя аб'екты дарожным службаў. Але з цягам часу, паступова, па меры умацавання фінансавай базы, камунальнікі павінны будучы забраць унутрыгаспадарчыя дарогі пад сваё крыло. У любым выпадку, так ці інакш, праблема павінна вырашацца. Нельга дапускаць, каб яна «правісала», — лічыць Генадзь Навіцкі.

Адно з найбольш значных пытанняў, якое Савету па ўзаемадзейні ўдалося не толькі «выцягнуць» на паверхню, але і ў вялікай ступені пасадзейнічаць яго вырашэнню — упарадкаванне сістэмы справаводства ў сельскіх Саветах, які літаральна задыкаліся ад «валу» ўсемагчымых папер. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

У нас засталася шмат аб'ектаў, якія раней знаходзіліся на балансе калгасаў або ўвогуле не мелі балансуатрымальніка... Сёння трэба усё ставіць на свае месцы.

Белорусский Банк Малого Бизнеса

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 октября 2010 года

Закрытое акционерное общество «Белорусский Банк Малого Бизнеса»
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	на 1 октября 2010	на 1 октября 2009
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	1	3 039,4	1 171,3
3	Средства в Национальном банке	1102	2	32 608,6	1 888,0
4	Ценные бумаги:	1103		447,0	
	для торговли	1103.1	3		
	удерживаемые до погашения	1103.2	3.1	447,0	
	в наличии для продажи	1103.3	3.2		
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	12 013,1	15 700,7
6	Кредиты клиентам	1106	5	84 492,9	24 564,5
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6		
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	2 322,2	777,3
9	Прочие активы	1109	8	2 487,9	904,6
10	ИТОГО активы	1100		137 311,1	45 006,4
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Средства Национального банка	1202	9	6 011,8	
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	31 350,2	8 289,1
14	Средства клиентов	1206	11	69 032,3	5 322,7
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208			
16	Прочие обязательства	1209	12	174,0	493,1
17	ВСЕГО обязательства	1200		106 568,3	14 104,9
18	КАПИТАЛ				
19	Уставный фонд	1211	13	35 637,7	35 637,7
20	Эмиссионный доход	1212			
21	Резервный фонд	1213			
22	Накопленный прибыль	1214	14	-4 806,8	-4 736,2
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	15	11,9	
24	Всего капитал	1210		30 742,8	30 901,5
25	ИТОГО обязательства и капитал	1200		137 311,1	45 006,4
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ				
27	Требования	1301	16	297 333,9	73 789,1
28	Обязательства	1302	17	34 881,4	1 386,90

ОТЧЕТ О ПРИБИЛИ И УБИТКАХ на 01 октября 2010 года

Закрытое акционерное общество «Белорусский Банк Малого Бизнеса»
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	на 1 октября 2009	на 1 октября 2010
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		2 920,6	10 464,3
2	Процентные расходы	2012		190,8	3 104,7
3	Чистые процентные доходы	201	18	2 729,8	7 359,6
4	Комиссионные доходы	2021		833,2	2 736,5
5	Комиссионные расходы	2022		195,9	198,7
6	Чистые комиссионные доходы	202	19		

«Дэпутат — не пасада і не званне»



Валерый Равінскі — дэпутат Наваселькаўскага сельскага і Ляхавіцкага раённага Саветаў, у раёне чалавек прыкметны, сем гадоў узначальвае райаддзел МНС, а ў сістэме пажарнай службы раёна працуе 16 гадоў. Менавіта да Валерыя Вікенцьевіча я звярнулася, каб праясніць пытанне, хто ж такі сёння дэпутат мясцовага Савета.

Найўна меркаваць, што народны выбарнік мясцовага ўзроўню з ранку да вечара толькі і клопоціцца пра насельніцтва сваёй акругі, рытуе дэпутатскія заплыты і практыцы рацённыя сесіі па сваёй тэрыторыі. Кожны з іх мае асноўную працу, якой прысьвячае дзень, а дэпутатскія абавязкі — гэта ўжо грамадская «пасада». І калі чалавек не адмовіўся, не адмагнуўся, не праігнараваў сельскі Савет і нешта робіць на грамадскай ніве, значыць, ён мае актыўную грамадзянскую пазіцыю і заслужвае пэўнай павы.

Па-першае, на думку дэпутата, важна жыць у сваёй акрузе. Валерый Равінскі жыве ў вёсцы Вялікая Лотава. І гэтавае, што пры зборы подпісаў за сваё вылучэнне гаварыў з многімі выбаршчыкамі. Дэпутат адзначае, што выбаршчыкі цяпер стаў нашта больш свядомы. Перш чым распісацца ў адпаведнай паперы, людзі задаюць шэраг пытанняў — і не толькі пра справы ў сваёй акрузе, але і ў краіне ў цэлым. Вядома, глабальных праблем сельскі дэпутат не вырашае. Але тры 30 метраў дарогі, якія добраўпарадкавалі ў вёсцы, дэпутат Равінскі мае падставу лічыць вынікам выканання сваёй перадавыбарнай праграмы. Па дарозе было не праісці вясной і восенню, і высюкоці скардзіліся на гэта менавіта пры зборы подпісаў. Не глабальная праблема, але ж і маленькі неўладкаваны адрэзак шляху многім пасаваў настрой. А калі яго нарэшце падсыпалі, то стала значна лепш.

Па-другое, добра, калі асноўная работа неакраікаецца з грамадскай, — лічыць Валерый Равінскі. Пытаннімі бяспэкі людзей ён займаецца з 1994 года. А цяпер гэтую праблему даводзіцца ўзнімаць і вырашаць яшчэ і на ўзроўні прадстаўнічай улады. Неўладкаваная сем'я, нядабайны гаспадары і бацькі заўсёды былі галаўным болям пажарнай службы. Даводзіцца ездзіць, угаворваць, бывае, і па ложах штрафам, пазбавленнем бацькоўскіх правоў.

Надаўна дэпутату наведваць сям'ю, дзе гадуецца чацвёрта дзяцей, — расказвае Валерый Вікенцьевіч. — Заехалі і засталі такую карціну: маці на ферме, бацька невядома дзе, а дзеці ў школу не пайшлі. У хаце не прыбраная,

на падворку ля парога — гурбы смецця. Пажарны апавяшчальнік, які выдзелілі бясплатна, валаецца на шафе. Давялося падключыць сельвыканкам, іншыя службы і ўздзейнічаць на бацькоў. Тым больш, што ў сям'і трое сваіх дзяцей, а чацвёртае яны ўзялі пасля смерці сваякоў. І ўсе разам выхоўваюцца на адных «прыкладах». Але падаецца, што ў гэтай сям'і становіцца, можна сказаць, зрушылася з месца. Зараз гаспадары хоць трохі навялі парадка, сочаць за тым, каб дзеці хадзілі ў школу. З імі вядзецца работа. Наогул, апошнім часам з 30 асабліва праблемных сем'яў раёна ў 17 бацькі крыку ўзяліся за розум. Гэта радуе. А вось астатнія так і застаюцца сапраўднай заганай грамадства. На гэты кантынгент сельвыканкаў вельмі цяжка ўплываць: забярэш дзяцей — яны не плацяць за іх утрыманне, на работу прымушова ўладкуеш — яны не працуюць, толькі месца займаюць. Што тут зробіш? Хіба толькі пажарны апавяшчальнік паставіць бясплатна.

Па-трэцяе, дэпутату трэба вывучаць дакументы і ўдзельнічаць у ўсіх мерапрыемствах свайго выбарнага органа. На сесіях сельскага Савета разглядаюцца ўрады і дробныя пытанні, але ад гэтага не менш важна. Аднойчы падчас такога разгляду «выпыліла» праблема мясцовага ФАПа. Аказалася, тэмпература зімой не перавышала там 16 градусаў. Ну як у такое памяшканне прывадзеш дзяцей на прыём альбо на прышчэпкі? Вядома, параіліся і знайшлі нейкія магчымасці «падлатаць» памяшканне, падрамантаваць сістэму яго ацяплення. Кожны раз на сесіях сельскага Савета ўзнікаюць пытанні па вулічным асвятленні, асабліва многа іх па дарогах.

Дарогамі займаецца і раённы Савет, напрыклад, падчас дзён Савета. Паводле слоў Валерыя Равінскага, гэта адна з найбольш прымальных і эфектыўных форм работы з тым ці іншым сельсаветам. Хоць і былі спачатку скептычныя меркаванні наконт такіх выязных агледзінаў: маўляў, 40 літраў бензіну спалі, а ўсё застанецца па-ранейшаму. Аказалася, не зусім так. На дзень Савета ў нейкі вясняны сельсавет прыязджаюць прадстаўнікі райвыканкама,

кіраўнікі і дэпутаты райсавета, прадстаўнікі розных службаў — ЖКГ, медыцыны, культуры, гандлю. І разам з дэпутатамі сельскага Савета, кіраўніцтвам СВК, мясцовымі арганізацыямі наведваюць усе ўстановы сацыяльна-культурнага, аглядаюць стан добраўпарадкавання грамадскіх аб'ектаў і прыватнага сектара, цікавяцца асвятленнем, вадой, дарогамі — словам, усім, што ёсць у вёсцы, ад чаго залежыць жыццё людзей. Колькі пытанняў тут узнікае! І трэба зазначыць, многія вырашаюцца.

Ну вось, напрыклад, — кажа ляхавіцкі дэпутат, заехалі аднойчы ў маленькую вёскачку Макеёўшчына, дзе жыхары засталіся літаральна ў трох-чатырох хатах. Яны нават не просіць нічога, кажуць «дажываем». Але ж і дажываць трэба прыстойна ў XXI стагоддзі. А дарога да вёскі аб'ёмная. Відавочна, што падчас паводкі і аўтакрама можа не даехаць, і паштальён не заўсёды дабрацца. Вось там, на месцы, і паставілі праграду ізраіцкага дарогі, прывесіць яе ў парадка.

І такіх альбо падобных пытанняў узнікае процьма. Было, зойдзе Равінскі ў вясковы магазін — і адразу ўнікае патрэба ўказаць прадаўцу альбо загадчыку не толькі на недастатковую разнастайнасць асартыментару, але і на адсутнасць элементарнага парадку, захавання санітарных нормаў.

Аднойчы вельмі сур'ёзна размова адбылася з арандатарам вадаёма. Людзі скардзіліся, што ён бярэ грошы за аматарскую рыбалку, а ўмоў для тых жа рыбальцоў ніякіх не стварыў. Дэпутаты сказалі прадпрыемльшчыку, што на будучы сесіі ніхто не прагаласуе за працяг яго арэнды. Былі вызначаны тэрміны, і чалавек зрабіў высновы. Бераг прыбраў і абсталяваў каньцінерамі для смецця, з'явіліся выгоды. І галоўнае, ён паставіў стэндзі з інфармацыйна пра тое, якую рыбу і дзе можна лавіць і колькі гэта каштуе.

Валерый Равінскі сам падсунуў вынікі нашай гутаркі, сказаўшы, што мясцовы дэпутат — гэта перш за ўсё грамадзянская пазіцыя: не праісці міма нейкага непарадку, не зрабіць выгляд, што гэта не твая справа.

Святлана ЯСКЕВІЧ.
Ляхавіцкі раён.

кіраўнікі і дэпутаты райсавета, прадстаўнікі розных службаў — ЖКГ, медыцыны, культуры, гандлю. І разам з дэпутатамі сельскага Савета, кіраўніцтвам СВК, мясцовымі арганізацыямі наведваюць усе ўстановы сацыяльна-культурнага, аглядаюць стан добраўпарадкавання грамадскіх аб'ектаў і прыватнага сектара, цікавяцца асвятленнем, вадой, дарогамі — словам, усім, што ёсць у вёсцы, ад чаго залежыць жыццё людзей. Колькі пытанняў тут узнікае! І трэба зазначыць, многія вырашаюцца.

Ну вось, напрыклад, — кажа ляхавіцкі дэпутат, заехалі аднойчы ў маленькую вёскачку Макеёўшчына, дзе жыхары засталіся літаральна ў трох-чатырох хатах. Яны нават не просіць нічога, кажуць «дажываем». Але ж і дажываць трэба прыстойна ў XXI стагоддзі. А дарога да вёскі аб'ёмная. Відавочна, што падчас паводкі і аўтакрама можа не даехаць, і паштальён не заўсёды дабрацца. Вось там, на месцы, і паставілі праграму ізраіцкага дарогі, прывесіць яе ў парадка.

І такіх альбо падобных пытанняў узнікае процьма. Было, зойдзе Равінскі ў вясковы магазін — і адразу ўнікае патрэба ўказаць прадаўцу альбо загадчыку не толькі на недастатковую разнастайнасць асартыментару, але і на адсутнасць элементарнага парадку, захавання санітарных нормаў.

Аднойчы вельмі сур'ёзна размова адбылася з арандатарам вадаёма. Людзі скардзіліся, што ён бярэ грошы за аматарскую рыбалку, а ўмоў для тых жа рыбальцоў ніякіх не стварыў. Дэпутаты сказалі прадпрыемльшчыку, што на будучы сесіі ніхто не прагаласуе за працяг яго арэнды. Былі вызначаны тэрміны, і чалавек зрабіў высновы. Бераг прыбраў і абсталяваў каньцінерамі для смецця, з'явіліся выгоды. І галоўнае, ён паставіў стэндзі з інфармацыйна пра тое, якую рыбу і дзе можна лавіць і колькі гэта каштуе.

Валерый Равінскі сам падсунуў вынікі нашай гутаркі, сказаўшы, што мясцовы дэпутат — гэта перш за ўсё грамадзянская пазіцыя: не праісці міма нейкага непарадку, не зрабіць выгляд, што гэта не твая справа.

Святлана ЯСКЕВІЧ.
Ляхавіцкі раён.

Іх «марка»

Каб патрапіць сюды, спачатку трэба дабрацца да Бялыніч, а там — стаць на «круглянскую» трасу. Ці не галоўная задача далей — не прапусціць паварот на вёску Вылаў. Да павароту на Ясную Паляну застанецца каля чатырох кіламетраў. Пры гэтым апошні кавалак шляху даводзіцца пераадольваць па грунтоўцы.

Першае, што кідаецца ў вочы ў Ясній Паліне — гэта роўныя, дагледжаныя хаты. Прыкмет нейкага заняпаду няма нават там, дзе, як высвятляецца потым, ужо ніхто не жыве. І гэта — зусім не выпадкова.

— Кажуць, што гадоў сто таму тут стаў непераходны панскі лес, у якім сляне з бліжэйшых вёсак выкупілі сабе некалькі гектараў, — распавядае старшыня Ланькаўскага сельскага Савета Аляксандр Ляўковіч. — Лес высекалі — так утварылася Паліна, на якой пачалі будавацца.

Прычым сама «плячоўка» атрымалася надзвычайнай чыстай, светлай, акуратнай. Напэўна, таму і асаблівы сумненні не было — новую вёску назвалі Ясней Паліянай.

Верыць гэтому падданню ці не — рэч, вядома, асабістая. Але тое, што жыхары гэтай вёскі ва ўсе часы імкнуліся да парадку, ужо бяспрэчны факт. Пабацьчы на вуліцы смецце сёння тут нерэальна.

Талака — заўжды дарэчы

З усёй «інфраструктуры» ў Ясней Паліне можна ўгадаць хіба што аўтакраму і транзітны рэйсавы аўтобус. Прычым вядомая — у вёсцы засталася ўсяго 6 жылых хат, колькасць сталага насельніцтва складае 9 чалавек, да таго ж усе яны ўжо пенсіянеры.

Некалі людзей было значна больш. Але Ясная Паліяна ніколі не лічылася вя-

лікай — тут не мелі ні сваёй царквы, ні крамы, ні школы, ні клуба. У школу хадзілі кіламетры за два пешшу — у Ількавічы. Калі-ніколі туды ж кіраваліся і на танцы. Аднак не заўсёды: часцяком «проблему адпачынку» вырашалі самастойна — падзілі па чарзе вярчоркі ў хатах. І разам наймілі гарманіста.

— Я нарадзіўся ў суседнім Вылаве, але з Ясней Паліяны мая жонка. Спачатку мы жылі ў маім бацькоў, а потым у рэшце рэшт вырашылі перабрацца сюды, — зазначае 74-гадоваы жыхар вёскі Аляксандр Мінавіч Церашкоў. — Памятаю, што ў 1962 годзе за 600 тагачасных рублёў купілі тут невялікую хатку-будачку, а з цягам часу пачалі яе дабудоваць. Але што цікава, рабілі ўсё талакой. Суседзі падыходзілі і проста казалі: калі спатрэбіцца, толькі пакліч — і без аніякай гарэлкі.

Нагледжаны на не самую вялікую па цяпершнім мерках адлегласці ад райцэнтра, усе ясенцы жылі толькі з зямлі і працавалі ў калгасе. Што такое «працэдні» і адсутнасць «лішняй» грошай, ім добра вядома. Паўна, таму літаральна ў кожным двары тут самі ткалі і вышывалі адзенне, посудкі, ручнікі, дыванкі-«дарожкі». А яшчэ пяклі на дубовым лісці хлеб. Калі-ніколі ў яго дадавалі бульбу — збожжа не хапала, яго эканомілі.

Угадаць старыя рэцэпты тут могуць і сёння. Вось толькі патрэбы ў іх няма — калі што трэба, то ўсё прыязьвуць.

— Цяпер добра, пенсію плацяць, можа, мы ўжо і прабылі б без улады гаспадаркі, — заўважае Аляксандр Церашкоў. — Аднак без яе некалькіх дэталей не было б жыцця дагэтуль усе маюць сваю бульбу, агуркі, памідоры, перац, расце свой вівяград, трымаюць парсочку, куры, чакан. У нас з жонкай засталася нават карова — праўда, у Ясней Паліне яна апошняя.



Аляксандр Мінавіч ЦЕРАШКОЎ — уладальнік сусветна вядомага прывісця.

ШТО ЗА ЛІЧБАМІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Калі праца па умацаванні законнасці і правапарадку будзе неспаслядоўнай, эпізодычнай, то і вынік будзем мець ад выпадку да выпадку, — лічыць старшыня Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў Андрэй НАУМОВІЧ. — Гэтая праца павінна стаць мэтанакіраванай, сістэмнай, з удзедам, скажам так, усяго соцыуму на кожнай канкрэтнай тэрыторыі. І асабліва гаворка аб кантролі патрабуюць так званыя «цяжкія» сем'і, якія ёсць практычна ў кожным населеным пункце. За такой сям'ёй, асабліва калі там знаходзіцца дзець, павінен быць замацаваны дэпутат сельскага Савета, вельмі неабходнай і пільная ўвага да яе з боку старасты. Гэта ж «сігнальная лямпачка» для кіраўніка сельвыканкама альбо дырэктара школы. Безумоўна, актыўная роля ў гэтым соцыуме павінна належаць участковаму інспектару міліцыі. Пра якую працу можна казаць, калі на тэрыторыі сельсавета, дзе некалькі дзясяткаў населеных пунктаў, няма участкавога?

Ёсць недапрацоўкі і ў арганізацыі дэталёвага кантролю на ахове грамадскага парадку. Іх праца таксама павінна быць сістэмнай, а людзі, якія выконваюць гэты абавязкі, павінны заахвочвацца — альбо матэрыяльна, альбо дадатковымі днямі да водпуску.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Дарэчы, рашэннем сесіі Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў раённым органам улады даручана да 1 снежня завяршыць рэгістрацыю сфарміраваных дабравольных дружын, зацвердзіць графікі іх дзяжурстваў па ахове грамадскага парадку. Яшчэ месяц, да 1 студзеня наступнага года, даецца на разгляд пытанняў фінансавання і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння дзейнасці дабравольных дружын за кошт сродкаў мясцовых бюджэтаў альбо юрыдычных асоб, што стварылі дабравольныя дружыны, і стымулявання іх членаў. За гэты ж час неабходна разгледзець і пытанні забеспячэння службовымі аўтамабілямі ўчастковых інспектараў, якія абслугоўваюць сельскую мясцовасць, прадастаўлення ім службовых жылых памяшканняў. А задача сацыяльных службаў — стварыць дадатковыя колькасці такіх званых крызісных пакояў для кругласутачнага знаходжання там асоб з няпоўнагадовымі дзецьмі, якія пацярпелі ад канфліктных сітуацый і гвалту ў сям'і.

Уладным структурам таксама даручана забяспечыць браіраванне працоўных месцаў для асоб, вызваленых з папрачковых устаноў, і прыняць меры па стымуляванні арганізацыі, якія клопоціцца аб працаўладкаванні такіх людзей.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ВЫРАТАВАЎ СУСЕД-ПАЖАРНЫ

У пазаслужбовы час выратаваў жыццё чалавек старшыня ўнутранай службы, камандзір аддзялення пажарнага аварыйна-выратавальнага паста № 14 вёскі Радастава Драгічынскага раёна Анатоль Марчук.

Як паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, прахывае супрацоўнік у названым населеным пункце. Каля 22 гадзін да яго звярнулася маці, якая адчула на падворку пах гару. Які хутка высветліў Анатолю, дым прабіваўся з суседняга дома па вуліцы Навашкольнай. Патэлефаванаўшы на пост, старшыня не стаў чакаць выкліканавы падраздзяленне. Нягледзячы на моцнае задымленне, ён паўзком патрапіў у дом да суседа. На падлозе каля ложка ў адным з пакояў ён знайшоў гаспадару, які спаў. Пажарны-выратавальнік паспеў своечасова вынесці мужчыну з дома, які гарэў. Медыкі, акрамя стану моцнага алкагольнага ап'янення, не знайшлі ў беспамятоўнага вясцоўка нічога іншага, што магло б пагражаць яго жыццю і здароўю. Як мяркуюць, пажар, які ледзьве не стаў прычынай трагедыі, справакавала неасцярожнасць пры курэнні.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ЦІ ЎСЁ ў ПАРАДКУ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Сістэма работы па добраўпарадкаванні ў Вілейскім раёне складалася не за некалькі месяцаў і нават не за некалькі гадоў, патлумачыла ўдзельнікам семінара старшыня Вілейскага раённага Савета дэпутатаў Наталля РАДЗЕВІЧ. Яна адзначыла, што ў працы з насельніцтвам вялікую дапамогу аказваюць старэйшыні і дэпутаты сельскіх Саветаў. Але сёння наспела неабходнасць павялічыць сярод старэйшын колькасць людзей сярэдняга і маладога ўзросту. Яны больш мабільныя і, дзякуючы свайму маладзёжыму ўзросту і дзелавым якасцям, могуць больш актыўна працаваць з насельніцтвам.

— Напэўна, усе мае калегі вясной зацвердзілі правілы добраўпарадкавання, — засяродзіла ўвагу прысутных на праблемы Наталля Аляксандраўна, — але калі мы пачалі складаць працякалы парашэнні ў адносінах да неахайных, то высветлілася, што раённыя Саветы могуць зацвярджаць толькі праграмы добраўпарадкавання. Правілы добраўпарадкавання знаходзіцца па-за межамі нашай кампетэнцыі. Хацелася, каб да наступнага летняга перыяду гэтае пытанне было даведзена да канца. Мы не маем права складаць працякалы прапарашэнні па парашэнне правілаў добраўпарадкавання, паколькі няма адпаведнага рэспубліканскага акта, які б дакладна гэта рэгламентаваў. Ёсць санітарныя нормы, якімі кіруюцца санстанцыя, але там няма падрабязнага апісання таго, што з'яўляецца парашэннем правілаў добраўпарадкавання. Гэта стварае цяжкасці ў рабоце.

Пасля зносу старых дамоў утвараюцца пустыя ўчасткі па 5-10 сотак, многія — з пасадамі пладоўных дрэў. Вярнуць іх у савязарот не атрымаецца. Пытанням у грамадзян яны таксама не карыстаюцца, таму даводзіцца абкошваць іх за сродкі сельвыканкамаў.

Наталля Радзевіч падкрэсліла, што сельвыканкамам выдзяляецца недастаткова сродкаў на добраўпарадкаванне. Летам значныя сумы расходуюцца на набыццё паліва і на рамонт мотакасілак. Расходы на рамонт значна перавышаюць іх першапачатковы кошт, а набыццё новых імпартных мотакасілак забаронена дзейным бюджэтным заканадаўствам. Старшыня райсавета звярнула ўвагу на неабходнасць умацавання матэрыяльна-тэхнічнай базы ўчасткаў ЖКХ на вёсцы і стварэння спецыялізаваных брыгад па азеленымні. Даўно патрабуюць замены і старыя аўтобусныя прыпынкі, дарожныя знакі і ўказальнікі. Не завершана рэкультывацыя міні-палігоны ў раёне, бо раней у камунальнікаў не хапала тэхнікі. Ёсць сёння пытанні да Вілейскага райпа ў дачыненні да пустых будынкаў магазінаў, якіх у вёсцы яшчэ шмат. А іх вонкавы выгляд і прылетлага тэрыторыя — вельмі непрыгледныя.

Падводзячы вынікі семінара, старшыня Мінабсавета Святлана Герасімовіч адзначыла, што ў Вілейскім раёне ў плане добраўпарадкавання праведзена значная работа. Аднак тое, што ўчора было прыкладам, — сёння ўжо норма, таму трэба ісці далей.

У плане добраўпарадкавання ацэньваецца асноўная стаўка робіца на пры-вічнае звяно, на ўсе службы, размешчаныя на тэрыторыі сельсаветаў (СВК, лясгасы, дарожныя службы і інш.) старшыня сельвыканкамаў неабходна працаваць у цесным кантакце з усімі службамі на тэрыторыі свайго сельсавета. У прыватнасці, землеўпарадкавая служба, які Савет, павінна быць арганізатарам навадзяння парадку на зямлі, ведаць сітуацыю і пры неабходнасці прымаць належныя меры.

Дзейная заканадаўчая база прадаставіла сёння старшыням сельскіх Саветаў значна больш правоў і магчымасцяў прыцягваць да добраўпарадкавання насельніцтва. У прыватнасці, выкарыстоўваць прапанаванае ў законе «Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні» самаабкладанне, нагадаў старшыня абсавета. Напрыканцы Святлана Герасімовіч параіла Вілейскаму раёну больш актыўна развіваць аграэкатурызм і прыдарожны сэрвіс, бо прыцягненне турыстаў заўсёды дае магчымасць мясцовым жыхарам зарабіць.

Інга МІНДАЛЁВА.

Вілейскі р-н.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Установа «Рэдакцыя газеты «Звязда»
Галоўны рэдактар Уладзімір НАРКЕВІЧ.
Адказна за выпуск Наталля КАРПЕНКА.
Грамадскі савет: **НАВІЦКІ Г.В.**, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу

Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; **БАЙКОЎ В.М.**, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенцы; **АЦЯСА А.А.**, старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; **СЦЕПАНЕНКА А.М.**, адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцо-

вага самакіравання пры Савец Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь; **ПРЭДКА С.У.**, старшыня Ваўкавыскага раённага Савета дэпутатаў Гродзенскай вобласці; **МАКСІМЕНКА С.А.**, дэпутат Смалевіцкага раённага Савета дэпутатаў Мінскай вобласці
АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 21 03;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by
Газета адрэкавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Тыраж 33.310. Нумар падпісаны ў 19.30.

З 25 КАСТРЫЧНІКА І ДА АДМЕНЫ У СВЯЗІ З УКЛАДКАЙ 3-ГА ПУЦІ НА ўЧАСТКУ МІНСК — ЖДАНОВІЧЫ ПА ПРАЕКЦЕ «ГАРАДСКАЯ ЭЛЕКТРЫЧКА» ЗМЯНЯЕЦЦА ПАРАДАК РУХУ ЦЯГНІКОЎ.

НА МАЛАДЗЕЧНА				
Маршрут	Адрп.	Прыб.	Дні	Прыпынкі
Адраўленне са ст. МІНСК-ПАСАЖЫРСКІ				
Маладзечна	0-25	2-07	штодня	б/п п.п. Лябяжы, Татаршчына, Селівонаўка
Маладзечна (паскор.)	4-39	6-10	штодня	б/п п.п. Лябяжы, М.Мора, Зялёнае, Хмелеўка, Анусіна, Вязынка, Пралескі
Маладзечна	5-29	7-13	штодня	б/п п.п. Лябяжы
Аляхновічы	5-57	7-09	штодня	б/п п.п. Хмелеўка
Маладзечна	6-32	8-22	штодня	б/п п.п. Лябяжы, М.Мора, Крыжоўка
Маладзечна	7-33	9-24	штодня	усюды
Маладзечна	8-34	10-32	штодня	усюды
Маладзечна	9-18	11-10	штодня	усюды
Маладзечна	10-01	11-50	штодня	усюды
Аляхновічы	10-49	12-02	вых.	усюды
Маладзечна	11-23	13-12	штодня	усюды
Маладзечна	12-50	14-45	штодня	усюды
Маладзечна	13-51	15-41	штодня	усюды
Маладзечна	14-37	16-16	пт., вых.	б/п п.п. М.Мора, Раманы, Крыніца, Селівонаўка
Маладзечна	15-33	17-24	штодня	усюды
Аляхновічы	15-50	16-59	пт., вых.	усюды
Маладзечна	16-30	18-18	штодня	усюды
Маладзечна	17-29	19-16	штодня	усюды
Маладзечна	17-59	19-59	штодня	усюды
Беларусь	18-51	19-35	штодня	усюды
Маладзечна	19-33	21-31	штодня	усюды
Аляхновічы	20-27	21-39	штодня	усюды
Маладзечна	20-45	22-32	штодня	усюды
Маладзечна	22-03	23-48	штодня	б/п п.п. Мясота, Татаршчына, Крыніца, Селівонаўка

- УСТАНАЎЛІВАЮЦА У КІРУНКАХ ПРЫГАРАДНЫХ ЭЛЕКТРАЦЫГНІКАЎ:**
 - эл. ц. Пухавічы — Мінск-Пас. — Беларусь у кірунку Пухавічы — Мінск-Пас., адрп. са ст. Пухавічы 6.15 (штодня);
 - эл. ц. Рудзэнск — Мінск-Пас. — Беларусь у кірунку Рудзэнск — Мінск-Пас., адрп. са ст. Рудзэнск 16.50 (штодня);
 - эл. ц. Маладзечна — Мінск-Пас. — Пухавічы у кірунку Маладзечна — Мінск-Пас., адрп. са ст. Маладзечна 7.35 (штодня);
 - эл. ц. Беларусь — Мінск-Пас. — Рудзэнск у кірунку Мінск-Пас. — Рудзэнск, адрп. са ст. Мінск-Пас. 10.09 (штодня);
 - эл. ц. Аляхновічы — Мінск-Пас. — Пухавічы у кірунку Аляхновічы — Мінск-Пас., адрп. са ст. Аляхновічы 12.24 (па суботах і нядзелях);
 - эл. ц. Мінск — Аляхновічы ў кірунку Мінск — Маладзечна, адрп. са ст. Мінск-Пас. 17.59 (штодня);
 - эл. ц. Мінск — Маладзечна ў кірунку Мінск — Беларусь у кірунку Беларусь — Мінск, адрп. са ст. Беларусь 20.37 (штодня).
- ЧАСТКОВА ЗМЯНЯЕЦЦА РАСКЛАД ПАСАЖЫРСКІХ ЦЯГНІКОЎ:**
 - эл. ц. № 312 **Калінінград — Харкаў**, Мінск-Пас. 00.32—01.01, Пухавічы 01.48—01.49 і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 77 **Масква — Гродна**, адрп. са ст. Мінск-Пас. 02.32, Маладзечна 03.45—03.47, Валожына 04.27—04.29, Багданю 04.52—04.54, Юрашкі 05.14—05.19, Гаўя 05.42—05.44, Ліда 06.13—06.20 і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 148 **Калінінград — Масква**, Мінск-Пас. 03.08—03.33 і далей з уводам у графік;
 - эл. ц. № 5 **Масква — Вільнюс**, Маладзечна 04.46—04.48, Сморгонь 05.18—05.20, Гудагай 05.49—06.29, і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 360 **Калінінград — Адлер**, Мінск-Пас. 04.25—04.47 і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 147 **Масква — Калінінград**, Мінск-Пас. 04.59—05.21, і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 305 **Магілёў — Вільнюс**, Мінск-Пас. адрп. 06.42, Маладзечна 07.55—07.58, Пруды 08.14—08.16, Залессе 08.27—08.29, Сморгонь 08.42—08.44, Соля 08.57—08.58, Ашмяны 09.07—09.08, Гудагай 09.24—09.45, і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 626 **Палацк — Мінск**, Ждановічы 06.45—07.01, прыб. Мінск-Пас. 07.21;
 - эл. ц. № 308 **Вільнюс — Мінск**, прыб. Мінск-Пас. 10.52;
 - эл. ц. № 138 **Гродна — Мінск**, прыб. Мінск-Пас. 12.15;
 - эл. ц. № 625 **Мінск — Палацк**, адрп. са ст. Мінск-Пас. 17.12, і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 307 **Мінск — Вільнюс**, Маладзечна 19.29—19.32, Залессе 19.52—19.53, Сморгонь 20.03—20.05, Соля 20.15—20.16, Ашмяны 20.24—20.25, Гудагай 20.38—20.56 і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 306 **Вільнюс — Магілёў**, Мінск-Пас. 18.53—19.52, Пухавічы 19.59—20.01 і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 6 **Вільнюс — Масква**, Мінск-Пас. 21.42—22.05 і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 30 **Калінінград — Масква**, Мінск-Пас. 22.16—22.39 і далей сваім раскладам;

СКРАЛІ ПАРТЫЮ ЗАМЕННІКА МАЛАКА

З СВК у Мёрскім раёне ў міліцыю паведамлілі пра факт крадзяж са склада 175 кілаграмаў заменніка цыльнага малака.

Ноччу нехта ўламаў дзвярныя запоры і трапіў унутр склада ў вёсцы Забалоцце. Тэрыторыю падпрыйёмства ніхто не ахоўвае. Падазраюць у крадзяжы двух мільёнаў жыхароў; 21-гадовага рабочага і 46-гадовага беспрацоўнага. Частку скрадзенага канфіскавалі. Агульныя страты склалі больш за 960 тысяч рублёў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Закрытае акцыйнае аб'яднанне «Мерком» 23 ноября 2010 г. в 9.00 по адресу: г. Орша, ул. Флерова, 2А в помещении кафе «Никольское» проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров аренды сроком на 11 месяцев (с 01.12.2010 г. по 31.10.2011 г.) торговых объектов, расположенных в г. Орша

№ лота	Начальная цена лота (бел. руб.)	Размер задатка (бел. руб.)	№ торгового объекта	Адрес арендуемого объекта	Площадь (м кв.)
1	2 930 000	280 000	1	ТЦ «Мир»	13,36
2	1 590 000	159 000	2	ТЦ «Мир»	7,25
3	1 590 000	159 000	3	ТЦ «Мир»	7,23
4	1 790 000	179 000	4	ТЦ «Мир»	8,14
5	1 760 000	168 000	5	ТЦ «Мир»	8,03
6	6 320 000	600 000	3.1	ТЦ «Мир»	28,78
7	6 310 000	600 000	2.1	ТЦ «Мир»	28,72
8	6 270 000	600 000	2.2	ТЦ «Мир»	28,49
9	6 620 000	620 000	2.3	ТЦ «Мир»	29,65
10	6 370 000	610 000	5.2	ТЦ «Мир»	28,95
11	3 230 000	310 000	6.1	ТЦ «Мир»	14,54
12	5 800 000	550 000	6.5	ТЦ «Мир»	26,16
13	5 800 000	550 000	6.5	ТЦ «Мир»	26,16
14	5 510 000	525 000	3	ТЦ «Алтын»	12,49
15	8 190 000	780 000	2	ТЦ «Алтын»	18,65
16	2 600 000	250 000	6	ТЦ «Алтын»	5,89
17	14 200 000	1 350 000	аптека	ТЦ «Алтын»	62,72
18	2 300 000	220 000	12	ТЦ «Алтын»	5,23
19	2 120 000	200 000	20	ТЦ «Алтын»	4,81
20	4 390 000	420 000	19	ТЦ «Алтын»	10,0
21	3 170 000	300 000	17	ТЦ «Алтын»	7,2
22	3 170 000	300 000	21	ТЦ «Алтын»	7,2
23	6 580 000	630 000	10	ТЦ «Алтын»	14,98
24	6 580 000	630 000	15	ТЦ «Алтын»	14,98
25	11 320 000	1 080 000	1	ТЦ «Алтын»	25,8
26	11 500 000	1 100 000	2	ТЦ «Алтын»	26,1
27	10 670 000	1 020 000	3	ТЦ «Алтын»	24,3
28	21 510 000	2 050 000	6	ТЦ «Алтын»	49,0
29	11 730 000	1 120 000	8	ТЦ «Алтын»	26,7
30	4 900 000	470 000	9	ТЦ «Алтын»	11,0
31	3 420 000	330 000	1	ТЦ «Мир»	38,81

Арендная плата за месяц: 0,6 базовой величины за 1 кв. м арендуемой площади.

Условия продажи: розничная торговля непродовольственными товарами, лоты №№ 12-13 — розничная торговля мясом в разруб и субпродуктами, лот № 17 — для размещения аптеки.

Условия оплаты: оплата за право аренды осуществляется в течение 3-х рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона. Возможна оплата в рассрочку с заключением договора.

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену за выставленный на продажу лот.

Договор аренды заключается после подписания протокола и оплаты за право аренды (заключения договора на оплату в рассрочку).

Для участия в аукционе необходимо:

- подать заявку установленной формы;
- уплатить задаток на р/с 3012039960017 в отделении ОАО «БПС-Банк» в г. Орше, ул. Комсомольская, 11А, код 304;
- подписать соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставить копии учредительных документов с предьявлением оригинала либо нотариально заверенные.

Заявки на участие принимаются по адресу: г. Орша, ул. Ленина, 221, административное здание ЗАО «Мерком» в рабочие дни с 9.00 до 17.00. В день проведения аукциона заявки не принимаются. **Тел. (0216) 229994.**

З МАЛАДЗЕЧНА				
Пачатковая станция	Адрп. з пач. станцыі	Прыб. на ст. Мінск-Пас.	Дні	Прыпынкі
Прыбыццё на ст. МІНСК-ПАСАЖЫРСКІ				
Маладзечна	4-10	6-07	штодня	б/п п.п. Селівонаўка
Маладзечна	4-48	6-41	штодня	усюды
Маладзечна	5-52	7-42	штодня	усюды
Аляхновічы	6-19	7-30	па рабоч.	усюды
Маладзечна	6-26	8-17	штодня	усюды
Аляхновічы	7-34	8-45	штодня	усюды
Маладзечна	7-35	9-28	штодня	усюды
Маладзечна	8-48	10-43	штодня	усюды
Маладзечна	10-10	12-05	штодня	усюды
Маладзечна	11-09	13-03	штодня	усюды
Маладзечна	12-04	13-48	пт., вых.	б/п п.п. Раманы, Хмелеўка, Зялёнае, Крыжоўка
Аляхновічы	12-24	13-39	вых.	усюды
Маладзечна	12-45	14-34	штодня	усюды
Маладзечна	13-51	15-42	штодня	усюды
Маладзечна	15-17	17-11	штодня	усюды
Маладзечна	16-18	18-09	штодня	усюды
Маладзечна	17-04	19-01	штодня	усюды
Маладзечна	17-52	19-43	штодня	усюды
Маладзечна	18-45	20-35	штодня	усюды
Аляхновічы	19-07	20-26	пт., вых.	усюды
Маладзечна (паскор.)	19-56	21-33	штодня	б/п п.п. Селівонаўка, Крыніца, Мясота, Раманы, Пралескі, Зялёнае, Крыжоўка, Лябяжы
Маладзечна	20-35	22-54	штодня	усюды
Беларусь	20-42	21-21	штодня	усюды
Аляхновічы	21-59	23-19	штодня	усюды
Маладзечна	22-22	23-58	штодня	б/п п.п. Раманы, Пралескі, Хмелеўка, Зялёнае, Крыжоўка, Лябяжы

- УСТАНАЎЛІВАЮЦА У КІРУНКАХ ПРЫГАРАДНЫХ ЭЛЕКТРАЦЫГНІКАЎ:**
 - эл. ц. Рудзэнск — Мінск-Пас. — Беларусь у кірунку Рудзэнск — Мінск-Пас., адрп. са ст. Рудзэнск 16.50 (штодня);
 - эл. ц. Маладзечна — Мінск-Пас. — Пухавічы у кірунку Маладзечна — Мінск-Пас., адрп. са ст. Маладзечна 7.35 (штодня);
 - эл. ц. Беларусь — Мінск-Пас. — Рудзэнск у кірунку Мінск-Пас. — Рудзэнск, адрп. са ст. Мінск-Пас. 10.09 (штодня);
 - эл. ц. Аляхновічы — Мінск-Пас. — Пухавічы у кірунку Аляхновічы — Мінск-Пас., адрп. са ст. Аляхновічы 12.24 (па суботах і нядзелях);
 - эл. ц. Мінск — Аляхновічы ў кірунку Мінск — Маладзечна, адрп. са ст. Мінск-Пас. 17.59 (штодня);
 - эл. ц. Мінск — Маладзечна ў кірунку Мінск — Беларусь у кірунку Беларусь — Мінск, адрп. са ст. Беларусь 20.37 (штодня).
- ЧАСТКОВА ЗМЯНЯЕЦЦА РАСКЛАД ПАСАЖЫРСКІХ ЦЯГНІКОЎ:**
 - эл. ц. № 312 **Калінінград — Харкаў**, Мінск-Пас. 00.32—01.01, Пухавічы 01.48—01.49 і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 77 **Масква — Гродна**, адрп. са ст. Мінск-Пас. 02.32, Маладзечна 03.45—03.47, Валожына 04.27—04.29, Багданю 04.52—04.54, Юрашкі 05.14—05.19, Гаўя 05.42—05.44, Ліда 06.13—06.20 і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 148 **Калінінград — Масква**, Мінск-Пас. 03.08—03.33 і далей з уводам у графік;
 - эл. ц. № 5 **Масква — Вільнюс**, Маладзечна 04.46—04.48, Сморгонь 05.18—05.20, Гудагай 05.49—06.29, і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 360 **Калінінград — Адлер**, Мінск-Пас. 04.25—04.47 і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 147 **Масква — Калінінград**, Мінск-Пас. 04.59—05.21, і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 305 **Магілёў — Вільнюс**, Мінск-Пас. адрп. 06.42, Маладзечна 07.55—07.58, Пруды 08.14—08.16, Залессе 08.27—08.29, Сморгонь 08.42—08.44, Соля 08.57—08.58, Ашмяны 09.07—09.08, Гудагай 09.24—09.45, і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 626 **Палацк — Мінск**, Ждановічы 06.45—07.01, прыб. Мінск-Пас. 07.21;
 - эл. ц. № 308 **Вільнюс — Мінск**, прыб. Мінск-Пас. 10.52;
 - эл. ц. № 138 **Гродна — Мінск**, прыб. Мінск-Пас. 12.15;
 - эл. ц. № 625 **Мінск — Палацк**, адрп. са ст. Мінск-Пас. 17.12, і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 307 **Мінск — Вільнюс**, Маладзечна 19.29—19.32, Залессе 19.52—19.53, Сморгонь 20.03—20.05, Соля 20.15—20.16, Ашмяны 20.24—20.25, Гудагай 20.38—20.56 і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 306 **Вільнюс — Магілёў**, Мінск-Пас. 18.53—19.52, Пухавічы 19.59—20.01 і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 6 **Вільнюс — Масква**, Мінск-Пас. 21.42—22.05 і далей сваім раскладам;
 - эл. ц. № 30 **Калінінград — Масква**, Мінск-Пас. 22.16—22.39 і далей сваім раскладам;

У апошнія гады ў нашай краіне павялічваецца аб'ём будаўніцтва жылля для асоб з патрэбай у паліпашэнні жыллёвых умоў. На самым вышэйшым дзяржаўным узроўні ўздымаецца сёлета пытанні якасці пабудаванага жылля, пастаянна ўдакладняюцца ўмовы прадастаўлення жыллёвых крыдэнтаў такім чынам, каб будаваць жыллі было магчыма практычна ўсім сацыяльным катэгорыям насельніцтва.

Так, у жыллёвай чарзе сёння стаяць сотні тысяч чалавек, аднак ніякага ажыятажу сярод насельніцтва па гэтым пытанні няма. Больш таго, вераснёўскі апошні жыллёвы аукцыён у Мінску паказаў, што людзі ўжо не жадаюць набываць звычайныя квадратныя метры значна даражэй за тысячы долараў. Здарова канкурэцыя ў сферы жыллёвага будаўніцтва вымушае забудоўшчыка прапаноўваць кліентам якаснае і таннае жыллі. Чым сёння «дыхае» будаўніцтва жаліна, якія планы ў яе на заўтра? Якое і дзе будзе будавацца жыллі, колькі яго будзе каштаваць? На гэтыя і іншыя пытанні карэспандант «Звязды» адказавае начальнік упраўлення жыллёвага будаўніцтва Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Беларусі **Аляксандр ГОРВАЛЬ.**

У апошнія гады ў нашай краіне павялічваецца аб'ём будаўніцтва жылля для асоб з патрэбай у паліпашэнні жыллёвых умоў. На самым вышэйшым дзяржаўным узроўні ўздымаецца сёлета пытанні якасці пабудаванага жылля, пастаянна ўдакладняюцца ўмовы прадастаўлення жыллёвых крыдэнтаў такім чынам, каб будаваць жыллі было магчыма практычна ўсім сацыяльным катэгорыям насельніцтва.

Так, у жыллёвай чарзе сёння стаяць сотні тысяч чалавек, аднак ніякага ажыятажу сярод насельніцтва па гэтым пытанні няма. Больш таго, вераснёўскі апошні жыллёвы аукцыён у Мінску паказаў, што людзі ўжо не жадаюць набываць звычайныя квадратныя метры значна даражэй за тысячы долараў. Здарова канкурэцыя ў сферы жыллёвага будаўніцтва вымушае забудоўшчыка прапаноўваць кліентам якаснае і таннае жыллі. Чым сёння «дыхае» будаўніцтва жаліна, якія планы ў яе на заўтра? Якое і дзе будзе будавацца жыллі, колькі яго будзе каштаваць? На гэтыя і іншыя пытанні карэспандант «Звязды» адказавае начальнік упраўлення жыллёвага будаўніцтва Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Беларусі **Аляксандр ГОРВАЛЬ.**

У апошнія гады ў нашай краіне павялічваецца аб'ём будаўніцтва жылля для асоб з патрэбай у паліпашэнні жыллёвых умоў. На самым вышэйшым дзяржаўным узроўні ўздымаецца сёлета пытанні якасці пабудаванага жылля, пастаянна ўдакладняюцца ўмовы прадастаўлення жыллёвых крыдэнтаў такім чынам, каб будаваць жыллі было магчыма практычна ўсім сацыяльным катэгорыям насельніцтва.

Так, у жыллёвай чарзе сёння стаяць сотні тысяч чалавек, аднак ніякага ажыятажу сярод насельніцтва па гэтым пытанні няма. Больш таго, вераснёўскі апошні жыллёвы аукцыён у Мінску паказаў, што людзі ўжо не жадаюць набываць звычайныя квадратныя метры значна даражэй за тысячы долараў. Здарова канкурэцыя ў сферы жыллёвага будаўніцтва вымушае забудоўшчыка прапаноўваць кліентам якаснае і таннае жыллі. Чым сёння «дыхае» будаўніцтва жаліна, якія планы ў яе на заўтра? Якое і дзе будзе будавацца жыллі, колькі яго будзе каштаваць? На гэтыя і іншыя пытанні карэспандант «Звязды» адказавае начальнік упраўлення жыллёвага будаўніцтва Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Беларусі **Аляксандр ГОРВАЛЬ.**

У апошнія гады ў нашай краіне павялічваецца аб'ём будаўніцтва жылля для асоб з патрэбай у паліпашэнні жыллёвых умоў. На самым вышэйшым дзяржаўным узроўні ўздымаецца сёлета пытанні якасці пабудаванага жылля, пастаянна ўдакладняюцца ўмовы прадастаўлення жыллёвых крыдэнтаў такім чынам, каб будаваць жыллі было магчыма практычна ўсім сацыяльным катэгорыям насельніцтва.

Так, у жыллёвай чарзе сёння стаяць сотні тысяч чалавек, аднак ніякага ажыятажу сярод насельніцтва па гэтым пытанні няма. Больш таго, вераснёўскі апошні жыллёвы аукцыён у Мінску паказаў, што людзі ўжо не жадаюць набываць звычайныя квадратныя метры значна даражэй за тысячы долараў. Здарова канкурэцыя ў сферы жыллёвага будаўніцтва вымушае забудоўшчыка прапаноўваць кліентам якаснае і таннае жыллі. Чым сёння «дыхае» будаўніцтва жаліна, якія планы ў яе на заўтра? Якое і дзе будзе будавацца жыллі, колькі яго будзе каштаваць? На гэтыя і іншыя пытанні карэспандант «Звязды» адказавае начальнік упраўлення жыллёвага будаўніцтва Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Беларусі **Аляксандр ГОРВАЛЬ.**

У апошнія гады ў нашай краіне павялічваецца аб'ём будаўніцтва жылля для асоб з патрэбай у паліпашэнні жыллёвых умоў. На самым вышэйшым дзяржаўным узроўні ўздымаецца сёлета пытанні якасці пабудаванага жылля, пастаянна ўдакладняюцца ўмовы прадастаўлення жыллёвых крыдэнтаў такім чынам, каб будаваць жыллі было магчыма практычна ўсім сацыяльным катэгорыям насельніцтва.

Так, у жыллёвай чарзе сёння стаяць сотні тысяч чалавек, аднак ніякага ажыятажу сярод насельніцтва па гэтым пытанні няма. Больш таго, вераснёўскі апошні жыллёвы аукцыён у Мінску паказаў, што людзі ўжо не жадаюць набываць звычайныя квадратныя метры значна даражэй за тысячы долараў. Здарова канкурэцыя ў сферы жыллёвага будаўніцтва вымушае забудоўшчыка прапаноўваць кліентам якаснае і таннае жыллі. Чым сёння «дыхае» будаўніцтва жаліна, якія планы ў яе на заўтра? Якое і дзе будзе будавацца жыллі, колькі яго будзе каштаваць? На гэтыя і іншыя пытанні карэспандант «Звязды» адказавае начальнік упраўлення жыллёвага будаўніцтва Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Беларусі **Аляксандр ГОРВАЛЬ.**

Аляксандр ГОРВАЛЬ:

«ДЗЯРЖАВА ЗАЎСЁДЫ БУДЗЕ КАНТРАЛЯВАЦЬ БУДАЎНІЦТВА ЖЫЛЛЯ ДЛЯ ЧАРГАВІКОЎ

ДВА гады таму на сасне па вул. М. Багдановіча ў Баранавічах з'явілася вярова. На дрэве спілавалі ўсохлую галіну — і на спіле выступіла жывіца...

ЖЫЦЦЁ — САМЫ ВЯЛІКІ ЦУД

Тады нехта ўбачыў на тым спіле вываў святлога. Каля сасны пачалі прыпынчацца і хрысціцкі бабулі. У прэсе пра гэты «цуд» пісалі, і ў нашай газеце быў здымак.

Мінула шмат часу. Чаму б не паглядзець на тую сасну? Паехаў. На спіле смала высохла, выступілі гадавыя кольцы, а вярова пачарнела, і былі вобраз змяніўся. Калі раней там

бачыўся Мікалай Угоднік ці архангел Міхаіл, то цяпер вярова не такая акрэсленая.

Час усё ставіць на месца, і да сасны ўжо няма такой цікавасці.

Прырода — вялікі стваральнік, а чалавек умее фантазіраваць. І часта ён бачыць тое, што хоча бачыць: партрэты, выявы, лікі... Маю ўвагу прыцягнуў камень, які ляжыць

у скверы, каля алеі. Прыглядзеўся і ўбачыў галаву манашкі. У гэты дзень свяціла сонца і формы выглядалі аб'ёмна, а калі назаўтра прыйшоў з фотаапаратам, неба хмурылася і ўжо не было ўражанняга эфекту. Тым не менш, калі б той камень падняць і ачысціць, то...

Некай прыпыніўся за горадам, а на абочыне невялікі камень «размаляваны» лішайнікам. Не трэба было мець вялікую фантазію, каб убачыць партрэт мужчыны.

Дзіўныя рэчы адбываюцца на кожным кроку, і яны прыцягваюць большую ўвагу, чым выпадковыя выявы, намалёваная марозам на шыбе.

Вось вырашыў апошні раз паехаць у грыбы. Тэмпература ноччу апускалася ўжо да -5 градусаў, але была адна надзея на зялёнкі.

Прыехаў — а ў лесе поўна апенек. За сваё «грыбное жыццё» такое дзіва я сустракаю ўпершыню. Апенкі вельмі далікатныя: на траве шэрань — і яны звычайна чарнеюць. А тут канкуруюць з зялёнкамі! Гэтую анамалію прыкмецілі многія грыбнікі.



Магчыма, някага дзіва і няма. Спакотнае лета і сухая восень не далі магчымаці назапасіць апенкам дастаткова вільгаці, ад таго і мароз не быў ім страшны.

І яшчэ. Сёлетня асення апенкі былі, але ножкі ў іх нязвыкла тонкія. У мінулыя гады — у палец таўшчынёй, а тут амаль як у летнік. Можна, гэта толкі мае здагадкі...

Прырода дорыць нам шмат сюрпрызаў і цудаў. Але цуд застаецца такім, пакуль яго не разгадаюць. Многія рэчы можна растлумачыць — усё раскласці па паліцах, і толькі наша жаданне застаецца загадкай. Гэта — сапраўдны цуд.

Сымон СВІСТУНОВІЧ. Фота аўтара.

Акцыя ЗАПРАШАЕ «НАШ ЧЫСТЫ ЛЕС»

Па ініцыятыве Міністэрства лясной гаспадаркі 23 кастрычніка ў краіне пройдзе экалагічная акцыя «Наш чысты лес».

Міністэрства заклікае ў гэты дзень добраахвотных удзельнікаў унесці свой уклад ва ўпарадкаванне галоўнага прыроднага багацця Беларусі — лесу. На жаль, застаецца вострай праблема несанкцыянаваных звадкаў будаўнічых і бытовых адходаў, іншых пабочных прадметаў ва ўгоддзях, прылеглых да аўтамабільных і чыгуначных дарог, вакол населеных пунктаў, садоўных таварыстваў і дачных кааператываў, на пляцоўках адпачынку і аўтастаянках.

Па традыцыі ў гэты дзень многія калектывы выйдзюць на ачыстку лесу ад бытавога смецця, возьмуць удзел у ліквідацыі звадкаў, добраўпарадкаванні паркаў і сквераў. Да працы зможа далучыцца любы ахвотны. Арганізацыямі лясной гаспадаркі будуць вызначаны аб'екты работ, падрыхтаваны прылады працы і транспарт. Па пытаннях удзелу ў акцыі можна звяртацца ў аргкамітэт па тэлефоне ў Мінску 200 47 31.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Акцыя БРСМ ГУЛЯЮЧЫ, ВУЧЫМ ГІСТОРЫЮ СВАЁЙ КРАІНЫ!

Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі выкарыстоўвае ўсе новыя формы работы з юнакамі і дзяўчатамі. У прыватнасці, зараз ён прапануе маладым людзям вывучаць гісторыю сваёй краіны з дапамогай... пазлаў.

Ідэя на самай справе арыгінальная і цікавая. Захаленні маладых людзей гульнямі-галаваломкамі, якія неабходна скласці з мноства фрагментаў малюнка рознай формы, БРСМ не толькі падтрымлівае, але і шырока папулярна праз правядзенне камандных турніраў і нават чэмпіянатаў па зборы пазлаў. Гэта дазваляе арганізоўваць вольны час моладзі падтрыманай і карыснай справай і вучыць рабоце ў камандзе. Так, ужо ў лістападзе ў нашай краіне стартуе Рэспубліканскі чэмпіянат па зборы пазлаў «БЕЛАРУСЬ І Я» сярод навучэнцаў і студэнтаў моладзі ўстаноў адукацыйнай краіны. Падрыхтоўку да чэмпіянату Саюз моладзі пачаў з распрацоўкі і стварэння беларускіх пазлаў. Тамай для мазаік сталі знаваць аб'екты краіны, пабудаваныя пад патранажам кіраўніка дзяржавы, а таксама аб'екты культуры-гісторыі спадчыны Беларусі. Як адначасна першы сакратар ЦК БРСМ Ігар БУЗЬОУСКІ, правядзенне падобных спаборніцтваў будзе спрыяць не толькі развіццю вобразнага і лагічнага мыслення маладых людзей, на што разлічана гульня-галаваломка, але і далейшае патрыятычнае выхаванне: вывучэнне гісторыі і географіі сваёй краіны, яе слаўнасці і культурных каштоўнасцяў.

— Пазлы — гэта гульня, якая выклікае вялікую цікавасць у дзяцей, моладзі і дарослых. Мы жадзем, каб такім чынам маладыя людзі вывучалі гісторыю Беларусі. Не проста па падручніках, расказах, экскурсіях, а менавіта гуляючы. На сённяшні дзень мы распрацавалі першыя тры арыгінальныя пазлы, якія будуць залучаныя па ўсёй краіне. У прыватнасці, на чэмпіянатах па зборы пазлаў. Гаворка ідзе пра аб'екты, пабудаваныя ў сучаснай Беларусі. Першы з іх — «Мінск-Арэна», другі — Нацыянальная бібліятэка. Трэці арыгінальны пазел — карта Беларусі, які таксама выкананы ў выглядзе пазлаў. Я спадзяюся, што, збіраючы пазлы, вывучаць краіну будзе больш цікава.

Тое, што збіраць пазлы падабаецца моладзі, не выклікае сумнення. Як заўважылі арганізатары, турнір «Вясёлка пазлаў», праведзены БРСМ 25 верасня ў футбольным манежы сталіцы падчас моладзевага форуму «ЗРАБІ СВОЙ ВЫБАР», пацвердзіў, што пазлы беларускіх тэматычных карыстаюцца ў моладзі поспехам. Кожны удзельнік з задавальненнем «будоваў» сваімі рукамі жамучыны сучаснай архітэктуры: Нацыянальную бібліятэку Беларусі, «Мінск-Арэну», а таксама на хуткасць складуць рэгіёны краіны ў адзіную карту Беларусі. Як чакаецца, рэспубліканскі чэмпіянат па зборы пазлаў «БЕЛАРУСЬ І Я», пройдзе 19 лістапада і будзе ўключаны некалькі этапамі, адначасна сакратар ЦК БРСМ Ганна Кастунюва.

— Чэмпіянат па зборы пазлаў будзе праходзіць у 2 туры. На ўзроўні абласцей нашы абласныя камітэты прымаюць залучы ад ВНУ, сярэдне-спецыяльных навуковых устаноў і прафтэхвучылішчаў. Як чакаецца, адборачныя туры ў абласцях і Мінску пройдуць да 11 лістапада. Такім чынам, у чэмпіянатах будуць прымаць удзел 14 каманд. Ён, дарэчы, таксама пройдуць у некалькі этапамі. Першы прадугледжвае сустрэчу ўсіх каманд. Кожнаму удзельніку будзе прапанавана скласці асобны пазел за максімальна кароткі час. Другі этап прадугледжвае ўдзел капітанаў каманд, якія будуць збіраць з пазлаў карту Беларусі таксама за максімальна кароткі адрэзак часу. Усё гэта будзе ўлічана ў камандным заліку. Для трэцяй сустрэчы будзе абраны самы хуткі удзельнік, які ўжо мае добры вопыт, добрую падрыхтоўку. Вось ён і павінен устанавіць рэкорд.

Такім чынам, па выніках першага этапу ў нас застаюцца 6 каманд-пераможцаў з ліку навучэнцаў і студэнтаў моладзі, якія прымуць удзел у інтэлектуальным конкурсе «Эрудыт-лато». У прыватнасці, камандам будуць прапанаваны тэматычныя пытанні рознага ўзроставога складанасці па нарастаючай шкале. Месяца каманд у фінале чэмпіянату таксама вызначана па найбольшай суме набраных удзельнікамі ачкоў за правільныя адказы на пытанні. Пераможцамі рэспубліканскіх фінальных спаборніцтваў чэмпіянату становацца дзве каманды (навучэнцаў і студэнтаў). Яны пераходзяць у суперфінал і будуць спаборнічаць па зборы з пазлаў карты Беларусі. Каманда, якая атрымае перамогу ў суперфінале становіцца абсалютным чэмпіянам Рэспубліканскага чэмпіянату па зборы пазлаў «БЕЛАРУСЬ І Я» сярод навучэнцаў і студэнтаў моладзі ўстаноў адукацыйнай краіны.

Гісторыя беларускага тэатра ў аўтарскім пераказе

Права на такі пераказ тэатральны крытык Таццяна Арлова заваёўвала гадамі



— 37-га года, калі быў заснаваны Рускі тэатр у Мінску, прозвішча Арловых ульывае на тэатральнае жыццё краіны, — адзначае рэжысёр і кіраўнік Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Валерый АНІСЕНКА. — У яго былі цудоўны тата-акцёр, мама — актрыса і педагог. Я лічу, што гэта «царская спадчына», каб стаць самому заўважнай асобай.

Рашучасць і прынцыповасць Арловой-крытыка калісьці дапамагла драматургу Аляксее ДУДАРАВУ, які яшчэ студэнтам напісаў сваю першую п'есу «Радавія».

— Таццяна Дзмітрыеўна падтрымала юнака, які яшчэ і пісаў пра тое, як салдаты гінуць на вайне. Праект атрымаўся. Я сам не бачыў, бо як акцёр іграў адну з галоўных роляў. У мяне з ёй заўсёды былі цёплыя адносіны, не зважаючы на ​​яе «анельскі характар». Яна з тых, у каго ёсць унутранае раздражненне. Мне часам кажуць: «Ведаеш, што пра цябе Арлова напісала?» Я заўсёды адказваю: «Ну калі Арлова — то гэта праўда...»

Народны артыст СССР Расціслаў ЯНКОўСКІ цапаваў Таццяне Арловой ручкі, пры гэтым згадаўшы, што ў жыцці было усё — ад абдымкаў да скандалаў. Аднак адносіны прыйшлі да міру, і з'явілася кніга пра Янкоўскага, якую напісала Арлова.

У яе насамрэч не адна кніга. Але нават на публікацыі ў газетах можна прасачыць гісторыю беларускага тэатра. У Таццяны Арловой ёсць чаму паўчыцца: здольнасці казаць тое, што думаеш, прынцыповасці, умению аргументаваць сваё думка. Гэтыя якасці яна шмат гадоў перадае сваім вучням у Інстытуце журналістыкі БДУ.

Ларыса ЦІМОШЫК.

«Думаў — кілаграмы мянтуз, аказалася — рарытэт!»

Рыбак з Магілёва вылавіў у Дняпры старажытную шаблю

Мікалай ЗЕНАЎ, вадзіцель прадпрыемства «Магілёўскія цаплавя сеткі», на апошняй рыбалцы ў Быхаўскім раёне здобіў незвычайную рэч — шаблю.

— Маё захаленне — лоўля рыбы, і кожная выхадная дзень я звычайна адпраўляюся на рыбалку, — расказаў Мікалай. — Гэтым разам мы былі на Дняпры, у дзесяці кіламетрах ніжэй за Быхаў. Я злавіў нешта на фідар у дваццаці метрах ад берага. Шчыра сказаць, думаў, што цягну за вады мянтуза не меней за кілаграм вагі, а аказалася, што вылавіў рарытэтную рэч. У той дзень рыбы мне не дасталася, але я знайшоў рарытэтную шаблю. Мяркую, што ёй не меней за сто гадоў!

Кручок фідара зачэпіўся за элемент рукаяткі шаблі. Сама шабля была ў драўляных ножках, але яны рассыпаліся, калі мужчына паспрабаваў зняць іх. Шабля ржавая, з дзіркамі, але час і вада не паўплывалі на яе выдатную гнуткасць. Добра бачыцца на шаблі і рэзкі жорсткія і, верагодна, пасля апрацоўкі могуць знайсціся і нейкія меткі.

— Я планую заняцца гэтай шабляй і, магчыма, запрасіць для рэстаўрацыі спецыяліста, — паведамаў Мікалай. — Трэба разабрацца, чья гэта шабля. Я так мяркую, што яна казацкая. Можна, мне дапаможа дачка-гісторык? Але ў любым выпадку, мы потым ад-



дадзім шаблю ў музей.

Дарэчы, Мікалай Зенаў не першы раз знаходзіць рарытэты ў раці. Роўна год там ён на рыбалцы прыкалоў гумавай бот не чым-небудзь, а ваенным штыком.

— Магілёўшчына ўся насычаная гісторыяй, — гаворыць тым, што мне ўдалося да яго дакрануцца. Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара.

ВАДЗІЦЕЛІ «ХУТКІХ ДАПАМОГ» БЛІСНУЛІ МАЙСТЭРСТВАМ

У Магілёве прайшло традыцыйнае спаборніцтва па прафесійным майстэрстве кіроўцаў санітарнага транспарту. Гэты рэгіянальны конкурс, адзіны такога кшталту ў Беларусі, праводзіцца пяты раз. Яго ініцыятары — упраўленне аховы здароўя Магілёўскага аблвыканкома, абкам прафсаюза работнікаў аховы здароўя і Магілёўская ДАІ.

Гэтай восенню ў спаборніцтве бралі удзел 26 камандаў з усіх куткоў вобласці. У вадзіцельскіх правяралі тэарэтычнае веданне правілаў дарожнага руху і навыкі кіравання.

У выніку першае месца заняла каманда аўтапрадпрыемства ўстаноў аховы здароўя. Лепшым у веданні ПДР адзначаны Сяргей Русецкі з Кіраўскай ЦРБ. У асабістым спаборніцтве сярод вадзіцельскіх легкавых аўтамабіляў перамог Дзяніс Шабуноў, а найлепшы вадзіў мікрааўтобус Аляксандр Красноў. Абодва лепшыя вадзіцелі прадстаўляюць аўтапрадпрыемства ўстаноў аховы здароўя.

З тых часоў, як праводзіцца гэтае спаборніцтва, аўтамабілі «хуткай дапамогі» сталі радзей трапляць у аварыі. А іх кіроўцы не сталіліцца прыцягваць увагу аўтамабільнай грамадскасці да адэкваных паводзінаў на дарозе ў дачыненні да санітарнага транспарту. Сядомы кіроўца, са ступні дарогі «хуткай дапамозе»!

Ілона ІВАНОВА.

Кіроўца памёр у бальніцы

У Талачынскім раёне а чацвёртай гадзіне ночы 25-гадовага вадзіцеля на 107-м кіламетры аўтадарогі Віцебск—Сянно—Талачын не справіўся з кіраваннем аўтамабіля «Фальксваген Пасат»; машына з'ехала ў кювет і пераклалася.

Як адзначаецца ў зводцы транспартнай міліцыі, вадзіцель і пасажыр, ягоны ровеснік, з атрыманымі траўмамі былі шпіталізаваны. Урачы рабілі ўсё магчымае. На жаль, больш чым праз пару тыдняў пасля аварыі вадзіцель памёр.

А недалёка ад Лепеля пад коламі «Скіана» загінула 70-гадовая жанчына-пешаход. Машынай кіраваў грамадзянін Расіі.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.



Наглядзеўшыся на тое, што правядзенне абласных тураў чэмпіянату «БЕЛАРУСЬ І Я» запланаванае на пачатку лістапада, ужо сёння ў ВНУ, сярэдне-спецыяльных навуковых устаноў, прафесійна-тэхнічных вучылішчах актывіў праходзяць папярэднія турніры-спаборніцтвы і ўстанаўліваюцца рэкорды. Напрыклад, падчас выпрабавальных спаборніцтваў у Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі зборная каманда факультэта тэлекамунікацый сабрала пазлы фармата А4 з малюнкам карты Беларусі ў 2 хвіліны 13 секунд. Так што прымаець удзел у чэмпіянатах і стаўце свае рэкорды.

Святлана СУХАРКО.

Наіменаванне банка: **Закрытае акцыйнае грамадства «Дельта Банк»**

220036, г. Мінск, ул. Розы Люксембург, 95, тел. 279 02 79
www.deltabank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2010 г. (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2010	01.10.2009
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	10 615,7	3 386,4
3	Средства в Национальном банке	1102	20 048,8	8 081,0
4	Ценные бумаги:			
	для торговли	1103	—	—
	удерживаемые до погашения в наличии для продажи	1103	—	—
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	58 475,0	34 573,4
6	Кредиты клиентам	1106	133 283,7	59 852,2
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	703,4	703,4
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	9 173,9	9 357,2
9	Прочие активы	1109	6 754,2	4 293,8
10	ИТОГО активы	110	239 054,7	120 247,4
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
12	Средства Национального банка	1202	15 059,1	—
13	Кредиты и другие средства банков	1205	9 847,6	5 570,2
14	Средства клиентов	1206	139 884,0	45 815,2
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	684,6	1 881,1
16	Прочие обязательства	1209	1 228,0	2 229,5
17	ВСЕГО обязательства	120	166 703,3	55 496,0
18	КАПИТАЛ			
19	Уставный фонд	1211	72 200,0	64 000,0
20	Эмиссионный доход	1212	—	—
21	Резервный фонд	1213	739,6	513,8
22	Накопленная прибыль	1214	(-965,0)	76,8
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	376,8	160,8
24	ВСЕГО капитал	121	72 351,4	64 751,4
25	ИТОГО обязательств и капитал	12	239 054,7	120 247,4
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
27	Требования	1301	49 106,5	56 890,9
28	Обязательства	1302	47 591,6	53 858,4

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2010 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2010	01.10.2009
1	Процентные доходы	2011	11 698,8	8 649,7
2	Процентные расходы	2012	12 130,6	4 354,1
3	Чистые процентные доходы	201	(-431,8)	4 295,6
4	Комиссионные доходы	2021	27 320,7	19 749,7
5	Комиссионные расходы	2022	1 572,3	300,4
6	Чистые комиссионные доходы	202	25 748,4	19 449,3
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	(-2 428,7)	389,8
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	—	—
9	Доход в форме дивидендов	205	—	—
10	Чистые отчисления в резервы	206	2 680,2	5 602,1
11	Прочие доходы	207	7 403,0	5 597,7
12	Операционные расходы	208	23 786,3	24 529,5
13	Прочие расходы	209	4 789,4	4 182,8
14	Налог на прибыль	210	—	339,9
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	(-965,0)	76,8

И.о. Председателя Правления **А.Г. Столяров**
Главный бухгалтер **Е.М. Грибанова**

Дата подписания 18 октября 2010 г.

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 27 от 01.09.2007 г. УНП 807000015.

АДНО ДТЗ — ДВА ВЯСЕЛЛІ

Дзевяць месяцаў таму мяне збіла машына. Увесь гэты час я правяла на бальнічным, у працэсе «залівання ран». Тэрмін вялікі, варты нараджэння новага чалавека. А ён і не чакаў. Аднойчы я рызналася: «Я безумоўна, за гэты час шмат чаго змянілася. У маім жыцці — кардынальна».

Я ўжо расказвала пра ўнутраныя пошукі, душэўныя метафарозы, якія адбыліся са мной за гэты перыяд. Яны ў выніку і прывялі да змен вонкавых.

Заўсёды вясёлая на людзях і глыбока нешчаслівая ў асабістым — такой некалькі апошніх гадоў мяне ведалі блізкія сябры. Былі хлопцы, былі сустрэчы. І усё не тое. Незадоўга да аварыі ў мяне завязаліся новыя адносіны. Але і яны не прыносілі задавальнення. Вырасшы, што мае каханне страчана назаўсёды, усё пусціла на самацёк: няхай будзе як будзе. Але шчасця ад гэтага не прыбаўлялася. У думках наракла сябе назаўсёды адзінокай і пахавала жаночае шчасце. Далей ілграсаваць і шкадаваць сябе не дазволіла аварыя.

Мяне тэрмінова прывезлі ў бальніцу хуткай дапамогі і прызначылі аперацыю. Сваім тагачаснаму кавалеру не званіла два дні, пакуль больш-менш не аклямалася. Напэўна, і не пазнавала б больш, каб ён не быў такім настойлівым: чатырнаццаць прапушчаных на тэлефоне — відаць, хвалюецца.

Ён імгненна прымаўся ў бальніцу. І ўсе тры тыдні не адыходзіў ні на крок. Ведаючы мяне на той момант усяго два месяцы, ён знайшоў грошы на аперацыю, сустракаў з дактарамі, даставаў дарогі лякі. Пасля выпіскі хлопец забраў мяне да сябе, глядаў, калі не магла хадзіць, падтрымліваў, цалкам забяспечваў, працягваў вазіць па дактарах.

А я ўціхенька плакала па начах у падушку ад сваёй бездапаможнасці і ніяк не магла прывыкнуць да таго, хто побач. Ён па-раней-

шаму быў для мяне чужым. Ад яго дабрны і клопату было ліччэ цяжэй. Я разумела, што залежу, што нічым не магу аддзячыць. А ён і не чакаў. Аднойчы я рызналася: «Я ён магу быць з табой. Выздараю і пады».

А ён у адказ: «Адно тое, што ты выздараееш, ужо будзе добра».

Ён падзяляў мой фізічны боль, вытрымліваў маральны. Я перастала хаваць слёзы, а ён толькі паўтараў: «Я буду шчаслівы тым, што ты будзеш шчаслівай».

Час шло. Мы жылі пад адным дахам. Знаёмлі адзін аднаго са сваімі звычкамі, сваімі «тараканамі» і «пунцікамі». Я пачынала даражыць ім.

Аварыя вярнула мяне і да страчанага каханьня, па якім тужыла ўжо шмат гадоў, дапамагла разабрацца. Для кожнага «я» знайшлася сваё кропка, а гештальт атрымаў сваё заканчэнне. Я разумела, што пара закрывць гэтую старонку, і была гатовая пачынаць новае жыццё.

Добра памятаю дзень, калі расплюшчыліся мае вочы. Надшыла пара здымаць пластыкавыя гіпс, які на мяне апанулі па настольнай лясцы ўсё таго ж кавалера. У паліклініцы з гіпсам не справіліся. Стокляграмовы доктар безнадзейна пераламліла паліам. Востры край ўпіліся мне ў скуру, а перспектыва назаўсёды застацца ў гіпсе справакавала паніку. Я рыдала. А ён моўчкі адвёз мяне дарогу, паклаў у гарачую ванну, каб хоць крыху размякчыць шчыльны гіпс, і пачаў ліць, рзаць, рваць. Кожны адламаны міліметр быў яго перамогай. І паліа гарбаты. А ён браву ўверыць, што зробіць гэта. Я пражыла ў ванне з 9 вечара да 4 раніцы. За гэты час і паплакала, і пасмяялася, і паела торт, і паслухала музыку, і папіла гарбаты. А ён браву перадырку, толькі змяняючы інструменты. Менавіта ў той момант я зразумела, што гэта — мой герой, самы шчыры і найбольш чужы. Зразумела, што гэта яго я чакала і выбірала, што менавіта дзеля гэтай сустрэчы я павінна была перажыць аварыю.

У наступны раз на прыёме доктар здзіўлена сустрэў нас.

— А дзе гіпс?
— Ён зняў, — кінула я ў бок Сяргея.
— Хто гэта, муж?
— ... будучы, — прамовіла я, пачыраваючы.

Праз паўгода мы пабраліся шлюбам. І ніхто з нас цяпер не належыць сабе: Сяргей належыць мне, а я — яму. Ніколі не ведаеш, дзе згубіш, а дзе знайдзеш.

Кіроўца, які збіў мяне, раптоўна ажан



Прывітаем выдатнага беларускага пісьменніка — рамантыку, драматурга, перакладчыку Уладзіміра Сямёнавіча Караткевіча, якому сёлета споўнілася 60 гадоў з дня нараджэння.

Па гарызанталі: 1. «Белае ...». Апаляданне, якое У. Караткевіч прывітаў сваім дзядзьку, Садовому Мікалаю. 3. Назва прыватнаўласніцкага горада продку У. Караткевіча, першай у свеце жанчыны-прафесара Соф'і Кавалеўскай і інш. выдатных людзей. 6. «Меч і ...». Апаляданне У. Караткевіча. 10. Чорны грыб на ствале бярозы. 11. Васіль ... Прозвішча галаўнога героя трагедыі У. Караткевіча «Маці ўрагану», кіраўніка Крычаўскага паўстання. 12. Тое, што і біялопе. 15. Гора табе, ... калі цябе карова коле (прык). 16. Вальтэр ... Прозвішча выдатнага англійскага пісьменніка, з якім многія сучаснікі параўноўваюць У. Караткевіча. 18. Не дораг ... дораг прывет (прык). 19. «Матчына ...». Першая кніга вершаў пісьменніка, у якой сцвярджаецца любоў да роднай зямлі. 22. ...Мальдзіс. Імя пісьменніка, літаратуразнаўца, вучонага, аўтара кнігі «Жыццё ў ўзросте Уладзіміра Караткевіча. 24. ... чатыры чаруці». Драма У. Караткевіча, у якой паўстае вобраз Янкі Купалы. 27. «... тайфуна». Зборнік апаляданняў і апавесцяў (1974 г.). 31. Верш, які пісьменнік прывітаў сваёй жонцы, Валентыны Браніславаўне. 32. «Дзень добры, прастор салаўіны, ... святая!». З верша паэта Язэпа Пушчы «Дзень добры!». 33. Узнагарода. Пісьменнік атрымаў іх за раманы «Нельга забывць» («Лейнікі не вярнуліся да Зямлі») і «Чорны замак Альшанск».

2. «Родная ...», «Родная ...», «Родная ...». Верш паэта У. Дубоўкі, якому сёлета — 110 гадоў з дня нараджэння. 4. Верш, які У. Караткевіч прывітаў сваім роднаму гораду. 5. Старажытнае пісьменніцтва і гісторыя XI—XII стагоддзяў. 6. «Яе няма, калі гнецца \ Хоць ... ад крыўды спіна». З верша У. Караткевіча «Справядліваець». 7. «Дзень добры, любя, ... мой яснавокі!». З верша «Дзень добры» Адама Міцкевіча, любімага паэта У. Караткевіча. 8. «На Беларусі ... жыве». Верш У. Караткевіча. 9. «...Есць. Буду». Кніга, развіталы зборнік паэзіі У. Караткевіча. 13. «Свая ...». Апавесць пісьменніка, па лібрэта якой была створана аднайменная опера (музыка кампазітара Д. Смольскага). 14. Найвышэйшая ступень зааважання: яе адчуваў ад знаёмства з творами пісьменніка-рамантыка. 15. «У снігах драмае ...». Аўтабіяграфічная апавесць У. Караткевіча. 17. «Багун ...». Апаляданне, якое пісьменнік прывітаў маці — Надзеі Васільеўне. 20. «... пра паўстанца Ваўкалаку». Адын з першых вершаў пісьменніка. 21. «... распачы». Апавесць-легенда, у якой У. Караткевіч даў абагульнены вобраз беларуса. 23. Заканчаны частка драматычнага твора. 25. «Чырвоны ...». Кароткаметражны фільм, зняты па сцэнарыі У. Караткевіча. 26. Паэтычны зборнік Народнага паэта Беларусі Рыгора Бардуліна, які быў лепшым сябрам У. Караткевіча. 28. Урачысты верш. 29. «... на Сініх Вірахах». Песе, якая была пастаўлена на беларускім тэлебачанні. 30. Прадукт творчай працы пісьменніка.

Мозгу падабаецца масаж вушэй

ШТОХВІЛІНЫ галаўны мозг атрымлівае 15% крыві, што выкідаецца сэрцам. У ёй утрымліваецца амаль 20% кіслароду, спажывага арганізмам за гэтую хвіліну. Нават кароткачасовы спазмы сасудаў парашуюць абменныя працэсы ў клетках мозгу. Калі ж яны не забяспечваюцца кіслародам больш як 5 хвілін — адбываюцца неабарачальныя змяненні. Праблемы з сасудамі галаўнога мозгу, якія прыводзяць да парушэння яго кровазабеспячэння, уяўляюць сур'ёзную пагрозу для здароўя. Пры гэтым сасуды дастаткова ўразлівыя: крывацок у сасудах мозгу залежыць і ад артрэарыяльнага ціску крыві (гэта значыць правільнай работы сэрца і буйных сасудаў), і ад атмасфернага ціску. Недахоп кіслароду, які парашае абмен рэчываў, прыводзіць да пашкоджання сценак сасудаў. Яны становяцца крохкімі, звужаюцца ў выніку спазмаў, на іх утвараюцца выпінанні (аневрызмы), што толькі пагаршае сітуацыю. Згубныя працэсы паступова адбываюцца і ў клетках мозгу. Прычын, што выклікаюць парушэнне кровазвароту ў сасудах галаўнога мозгу, шмат: закупорка сасудаў (трамбоз, эмбалія), спазм, перагіб, сцісканне сасудаў, разрыў, павышаная пранікальнасць сасудзістай сценкі. Спіс захворванняў, пры якіх магчымы пералічаныя вышэй з'явы, таксама ўражае: атэрасклероз, астэахондроз (асабліва калі пашкоджаны шыяны аддзел пазваночніка), гіпертанія, п'яната, вегетасасудзістая дыстанія, запаленчы захворванні сасудаў, хранічныя захворванні лёгкіх і сэрца (якія прыводзяць да сардэчна-лёгачнай недастатковасці), такічныя і траўматычныя пашкоджанні сасудаў галаўнога мозгу, захворванні крыві і эндыкрыйнай сістэмы, пупліны

сіннога і галаўнога мозгу. Значна пагаршаюць кровазварот і запоры. Як зразумець, ці хапае мозгу кіслароду? Яго недахоп лепш за ўсё прыкметны падчас напружанай разумовай (ды і фізічнай) працы, пры знаходжанні ў душным памяшканні. А працяжыцца ён галаўным болем, галавакружэннем, шумам у галаве, паніжэннем працаздольнасці і ясоннічнасці. Калі вы пачалі заўважаць за сабой нешта падобнае — самы час пакапацца пра сасуды галаўнога мозгу. ● **Перагледаць рэжым працы і адпачынку:** свежае паветра і паўнаартасны сон — вашы лепшыя сябры. Пры разумовай працы рабіце кароткія перапынкі кожныя 45 хвілін. Да ўвагі працаздольнасць павялічваецца на траціну з 7 да 10 і з 17 да 20 гадзін. ● **Больш рухайцеся!** Лепшы сродак актывізаваць кровазварот — фізічныя практыкаванні, любыя, якія па сілах. Займацца трэба на свежым паветры або ў добра праветраным памяшканні. ● **Актыўнаму кровазвароту ў галаўным мозгу садзейнічае рэгулярны масаж галавы і вушэй:** адцягваюць мочкі вушэй уніз і, ахапіўшы далонямі вушныя ракавіны, рабіце кругавыя рухі па і супраць гадзіннікавай стрэлкі. ● **Адкарэктуйце дыету.** Харчуецца 5—6 разоў на дзень невялікімі порцыямі, не перадаіце, не сумяшчайце малочныя і мясныя прадукты, абмяжуйце ўжыванне жывёльных тлушчаў, бялкоў, лёгкасваеальных вугляводаў, солі. **ДАРЭЧЫ** Кровазабеспячэнне мозгу значна паліпшаецца, калі паперамна гаварыць або пісаць на розных мовах. Такія лінгвістычныя практыкаванні стымулююць нервовыя сувязі паміж клеткамі мозгу, уцягваючы ў актыўную дзейнасць звычайна паспуюны яго валасці.

Ацякаюць ногі — не стой на месцы

У многіх з нас жыццёвы распарадак звязаны з каласальнай нарузкай на ногі — даводзіцца шмат хадзіць, стаяць. А гэта і боль, і ацёкі, і стомленасць у канцы дня. Скарыстаўцеся рэкамендацыямі спецыялістаў — яны ў значнай ступені дапамогуць вашым стомленым ногам. ● **Калі ў вас заўсёды халодныя ногі або з'явілася ацёчнасць,** вам дапамогуць кантрасныя ваннакі: спачатку 2 хвіліны патрымайце ногі ў цёплай вадзе, затым на некалькі секунд апусціце іх у халодную. Працэдуру варта паўтарыць 2—3 разы, завяршыўшы абавязкова халодным апалосканнем. Такія ваннакі паліпшаюць кровазварот ног, умацоўваюць сасудзістую сістэму і павышаюць імунітэт. ● **Заспакаляльнае і асвятляльнае дзеянне акажуць ваннакі з марской соллю.** ● **Зняць стомленасць і напружанне ў нагах** дапамогуць таксама ваннакі з мятай. Прымаць іх трэба на працягу 20 хвілін, а тэмпература

вады не павінна апускаяцца ніжэй за 38 градусаў. ● **Калі ногі стамляюцца,** ім дапаможа спецыяльная шпювачэрняя гімнастыка. Практыкаванні выконваюцца басанож: пахадзіце на дыбачках, на пятак; седзячы, пальцамі ног падымайце маленькія рэчы і ступнямі качайце круглыя прадметы (бутэлекку або мячык); пахадзіце на вонкавых баках павярхняк ступняў; рукі — на талі, 10—15 разоў падымацца на насочкі. ● **Не насіце абутак на занадта высокім абодзе і** цеснае сцягвальнае адзенне — гэта ускладняе кровазварот. ● **Калі ногі празмерна пацуюць,** ім трэба надаваць павышаную ўвагу: пры недастатковай гігіене існуе рызыка развіцця грыбковай інфекцыі. Карыстаўцеся прывітаўкай або спецыяльнымі аэразоламі супраць поту; кожны дзень надзявайце чыстыя шкарпэты. Раз на тыдзень мыйце ногі ацукрам дубовай кары. ● **Калі турбуюць мазалі** — змазвайце іх на ноч алеем. Можна рэгулярна «частаваць» мазалі свежым сокам кабуплі або прыкладваць кашку са свежай кабуплі і малака. Дапамогуць і павязкі з сырой, надзёртай на дробнай тарцы бульбы або часнука. Перш, чым рабіць гаючую павязку, мазоль распараўце ў вадзе з соллю.

Падрыхтавала **Вольга КУЛІНОВІЧ.**

Сёння Сонца Усход Заход Даўжыня дня Мінск — 7.48 17.59 10.11 Віцебск — 7.41 17.47 10.06 Магілёў — 7.39 17.50 10.11 Гомель — 7.32 17.49 10.17 Гродна — 8.03 18.15 10.12 Брэст — 8.00 18.19 10.19 Месяц Поўня 23 кастрычніка. Месяц у сузор'і Авена. Імяніны Пр. Марыі, Надзеі, Пелагеі, Тацыяны, Таісіі, Васіля, Дзмітрыя, Паўла, Пахома, Пятра, Трыфана. К. Урсулы, Пятра, Якуба.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Надвор'е на заўтра. Віцебск: +5...-7°C. Мінск: +6...-8°C. Магілёў: +3...-5°C. Гомель: +5...-7°C. Брэст: +1...-3°C. Барысав: +2...-4°C. Гродна: +1...-3°C. Вільнюс: +4...-6°C. Варшава: +5...-7°C. Масква: +2...-4°C. Рыга: +5...-7°C. С.Пенябур'і: +5...-7°C.

21 кастрычніка 1878 год — нарадзіўся Уладзімір Ігнацівіч Пінчата, вядомы беларускі гісторык, акадэмік НАН Беларусі (1928). Акадэміі навук СССР (1946). У 1901 годзе скончыў Маскоўскі ўніверсітэт, вёў навуковую і выкладчыцкую работу. Адзін з арганізатараў і першы рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1921—1929). У 1930-м асуджаны да высылкі тэрмінам на 5 гадоў і пазбавлены звання акадэміка. У 1940 годзе адноўлены ў званні акадэміка АН БССР. Цалкам разбітаваны ў 1967 годзе. З'яўляўся аўтарам больш як 500 навуковых прац, у тым ліку 23 манаграфій. Работы прысвечаны гісторыі Беларусі, Расіі, Польшчы, Украіны, гісторыі права.

1894 год — на прастол узошў Мікалай II, апошні расійскі імператар. «Неабходна свой розум пазблыбляць, а не пашыраць і, як у фокусе павелічальнага шкла, сабраць усё цяпло, усе прамні розуму ў адной кропцы». Клод Адр'ян Гельвецыі (1715 — 1771), французскі філосаф.

ВАКОЛ МЯНЕ КОЛА — МАЛЯВАЛА ЯГО НЕ Я, А БАГАРОДЗІЦА МАЯ

Калі дружныя жаніха і нявесты села, каб ехаць у вясельную дарогу (з нявестай садзіліся яе шаферка, хросныя бацькі ці сваты, з жаніхам — шафер, яго сваты ці хросныя бацькі), бацька і маці нявесты тройчы па сонцы абыходзілі вясельныя картэж. Бацька трымаў у руках хатні абраз, маці абсыпала картэж зярняткамі жыта, што сімвалізавала ўтварэнне сімвалічнага кола, якое падчас далейшага руху не павіна парашацца. ● У некаторых рэгіёнах вясельны картэж абнісілі поўным вядром вады, якую потым вылівалі пад колы першай машыны. Такім чынам маладыя пераходзіць са статусу «хлопец-дзюччына» ў статус «муж-жонка». Вада нібыта змывае сляды ранейшага жыцця. ● Статус вясельнага картэжу прыраўноўваўся да статусу пахавальнай працэсіі — ён таксама непарушы падачас усяго шляху. Заўсёды знайдзіце магчымасць наступіць картэжу дарогу. Калі вы, старонні чалавек, парашаце цэльнасць вясельнай працэсіі, то бераце на сябе за гэта пэўную адказнасць перад Усвышнім. ● Бацькі жаніха і нявесты, які вядома, не маюць права прысутнічаць у загсе падчас рэгістрацыі шлюбу і ў храме падчас шлюбу. Калі ж яны садзіцца ў адну з машын, то тым самым «разрываюць» вышэйназваннае сімвалічнае кола. Дый рэгулярнага сэнсу ў іх прысутнасці ў загсе ці ў храме таксама няма. Калісьці іх дзверы прынёслі ў іх храм хросныя бацькі, якія павінны быць з імі знаходзіцца з таго моманту ва ўсіх абрадавых сітуацыях, уключаючы шлюб. ● Задача родных бацькі і маці — бласпавіць маладых у новы жыццёвы шлях і сустрэць іх парога сваёй хатні пасля шлюбу. ● Пад'язджаць да хатні нявесты, загса, храма і месца правядзення вяселья картэж з маладымі павінен толькі па руху сонца (справа налева).

Аксана КАДЛОВІЧ, Янка КРУК.

Усімкінема! Чырвоным — заўвага настаўніку! Калекцыянірую прэзерватывы. Жонка знаходзіць у кішэні, вочы з'яўляюцца, а скацца яна ма чаго. Уменне смачна накарціць мужчыну робіць жанчыну ў 1,5 раза прыгажэйшай і павялічвае памер грудзей на 1. А напаліца — павялічвае ўсё пецяраў. Жонка мучу: — Міль, у мяне трус у духоўцы. Пасачы за ім, а я выскачу па гародніну. Вяртаецца праз паўгадзіны: — Ну, як справы, міль? — Бяда, міль, не дагледзеў! Гэта вушастае стварэнне вылезла з духоўкі і выпіла ўсё піва! Абалонка Ежа 100%

ШТО ДЗЕ ДРЭННА ЛЯЖЫЦЬ?

Бензінавы генератар KIPOR KGE 6500E выкарыстаў зламаныя з вышэй сатавай сувязі аднаго з аператараў мабільнай сувязі. Грамадзян, каб трапіць на тэрыторыю агароджанай пляцоўкі ля вёскі Савчы ў Брагінскаму раёне, змог пераплаваць металічныя ланцугі. Іншы зламаны ў Цэнтральным раёне Гомеля выцягнуў з ахоўнай будоўлі 56 секцыі радыятараў і іншае абсталяванне для 2 кватэр на агульную суму амаль у 2 мілья рублёў. У абласным цэнтры з будоўлі прыватнага дома, які быў незвычайна знікі матэрыялы і інструменты, сярэд якіх 50 секцыя радыятараў ацалелыя, 64 метры металапластыкавай трубы, «балгарка», цэплавая гармата, газавы балон, кафляр, перфаратар, 2 бухты кабелю па 100 метраў і многае іншае. Дарэчы, кабель у злодзеяў карыстаецца асабліва папулярнасцю. 228 метраў — гэта больш чым на 7 мілья рублёў — выкары за тэрыторыі Гомельскага гарадскога цэнтру культуры, дзе зарас ідзе рэканструкцыя.

Ірына АСТАШКЕВІЧ, ЗАСТАЛІСЯ БЕЗ ГРОШАЙ І БУМАГАТЭРЫЯЛАЎ

Жыцар Камянаца прананаваў грамадзянам паставіць будучыя матэрыялы. Людзі пад будучыя матэрыялы грошы давалі, але нічога ўзялі не атрымлівалі. Калі спроба зацялася следчы, то высветлілася, што «пастаўчычы» ашукаў 25 чалавек і паклаў у сваю кішэню амаль 225 мілья рублёў. Ашукачы ЗАСТАЛІСЯ.

Сымон СІСТУНОВІЧ.

ПРАЗ ЦЯНУ ЗА НАСЕННЕМ

Нехта з тэрыторыі механізаванага двара калекцыяніру фермерскага гаспадаркі «Дубрава» Віцебскага раёна скарэ 90 кілаграмаў насення травы барку. Увечары пашкодзілі сцяну і трапілі ў складкоўе памішканне. Цікава, што двор ахоўваецца. Міліцыянеры ўстанавілі, што фермерскае насенне «экспрапарывалі» два мясцовыя беспрацоўныя жыхары. Насенне ў іх канфіскавалі і завялі крымінальную справу.

БАГАТЫ ўРАДЖАЙ... ГРАНАТ І СНАРАДАЎ

У вёсцы Заронава Віцебскага раёна раніцай гаспадары на сваім прысвоеным участку выкапалі багаты ўраджай... снарадаў і гранат. Калі прыхалі сапёры, дасталі з грунту пад 120 артылерыйскіх снарадаў, 11 гранат і мінамётную міну. Знаходку часоў Вялікай Айчыннай вайны знішчылі. А ў лесе ля вёскі Палі ў тым жа раёне грыбнікі таксама знайшлі «рэха вайны». Сапёры за іх «сабралі» лясны «ураджай»: 16 артылерыйскіх снарадаў калібру 45 міліметраў, снарад калібру 122 міліметраў і гранату. Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Крынічка

Рубрыку вядзе Валяціна ШПЛЕУСКАЯ, тэл. 285 88 81 № 38 (370)

Парадак на ўчастку

Да канца кастрычніка ўсе работы ў садзе і агародзе завершаны. Аднак пасля ўборкі сталовых караняплодаў і капусты на участку застаецца многа раслінных рэшткаў. Да таго ж з кожным днём усё больш і больш апалага лісця збіраецца пад пладоўнымі дрэвамі і кустамі. Калі іх цяпер не прыбраць, то гэта будзе вялікая памылка садовага. У першую чаргу мы акажам вядучую паслугу шкоднікам і хваробам пладова-ягадных раслін. Вядома, што ўзбоджальнікі паршы яблыні і грушы з'яўляюцца на апальм лісці. Ды і іншыя шкоднікі таксама знаходзяць там прытулак. Таму збор апалага лісця абавязковы. Яго лепш распарадзіць улі гэтаму? Пачнем з таго, што гэта гатовае арганічнае рэчыва ў спалучэнні з мінеральнымі элементамі сілкавання. Лісты змяшчаюць (у залежнасці ад сухое рэчыва) 0,8—1,2 працента азоту, 0,2—0,4 — фосфару, 0,2—0,4 — калію і 0,7—2,0 працента кальцыю. Таму апалыя лісты, багавіне караняплодаў і адходы капусты могуць стаць каштоўным арганічным угнаеннем пры ўмове, што яны будуць пакладзены ў кампосныя кучы. Месца для кампоснай кучы выбіраюць яе мага далей ад жытля, у цяні. Вышыня кучы 1,5—1,7 м, шырыня — каля 2 м, даўжыня можа быць адвольнай. Добрым дапаўненнем да гэтага будзе ўнесены мінеральныя ўгнаенні, попель, гной або нізінны торф. Усё гэта ўкладваецца слаямі, дабаўляючы да 30 кг вяннавых матэрыялаў на 1 т кампоснай масы. Кучу зверху прысыпаюць зямлёй, а потым — снегам, каб у зімовы перыяд яна не прамерзла. Вяноў гэтаю арганічную масу можна выкарыстоўваць для фарміравання ўцяпляльнай грады і як аснову для атрымання арганічнай масы, якая добра разлажылася. Раслінныя рэшткі можна яшчэ выкарыстоўваць для ўкрыцця градак з часнаком, цыбулі або для ўцяплення шматгадовых агароднін і кветкавых раслін. А вось сціблы выскарсольных раслін (кукуруза, сланечнік, талінамбур) пахадана пакінуць. Яны будуць садзейнічаць назапашванню снегу на участку.

Апрацоўка цяпліцы

Пасля ўборкі ўраджаю (але абавязкова да ўстойлівага пахаладання) старанна прадэзынфіцыруйце цяпліцы. Існуе многа спосабаў апрацоўкі цяпліцы — мы прапануем адзін з іх.

Спачатку цяпліцу разам з адходамі раслін наглуха зачыніце, а затым можна падпаліць у ёй серу (50—100 г на 1 куб. м). Праз 3—5 дзён дзверы адчыніце і выкіньце рэшткі раслін. Можна правесці дадатковую вільготную дэзынфекцыю. Для гэтага выкарыстоўваецца 2-працэнтны раствор фармаліну ў сумесі з карбамфасам (30—40 г на 10 л вады). Расход рабочага раствора — 1—1,5 л на 1 куб. м. Пасля таго, як вы прыбярэце рэшткі раслін, паверхню глебы апырскайце 5-працэнтным раствором фармаліну. Абавязкова прадэзынфіцыруйце 10-працэнтным раствором фармаліну ці 30-працэнтным раствором кухоннай солі інвентар, які карыстаўся для работ у цяпліцы.

Як захоўваць угнаенні

Элементы сілкавання раслін і дрэў (азот, фосфар, калій, кальцый, магній, сера, бор, жалеза і інш.) па-рознаму паводзяць сябе, трапіўшы ў незвычайнае асяроддзе — напрыклад, у ваду, сонца ці на мароз. Найбольш дастаецца азоту, бо ён самы лятучы. Пад дажджом, снегам, ад уздзеяння туману, расы ён раствараецца амаль без астатку. Частка яго ўсмоктваецца глебай, большая ж палова ўлітучваецца ў паветра. Аднаўляецца масавае забруджванне навакольнага асяроддзя. Ручайкі з азотам могуць трапіць у азёры і рэкі. Вымываюцца фосфар і калій, але ў меншай ступені. Значыць, гной, які выкідаецца з хлявоў, абавязкова трэба складваць пад дахам ці ўкрываць зверху плёнкай або накідаць звычайнай зямлі ці торфу. Яны крывуць будучы ўсмоктаць вільгаць. Трэба абавязкова трамбаваць кучы, тады гной страціць зусім нямнога карысных рэчываў. Ён будзе перагніваць, набываючы ўласцівае кампосту. Звернем увагу на розныя ўмовы надвор'я. Некаторыя гаспадары вясной, ды часам і ўвосень, развозяць гной па полі і пакідаюць яго ў малых кучках. Ад высокай тэмпературы, ветру і вільгаці элементы вёшайназванай хімічнай групы ўлітучваюцца. Калі ідзе дождж, то усё знікае ў глебе. Значыць, трэба развозіць гной непасрэдна перад пераवरаннем ці перакопаннем. Попел трэба захоўваць ад снегу, дажджу і ўвогуле ад вільгаці. Там азоту няма, але знаіцца кальцый, жалеза, магній, бор і іншыя элементы, якія так патрэбны раслінам. Попел можна захоўваць у жалезных бочках, драўляных ёмістасцях (попел без гарачых вугалькоў), вёдрах, выварках. Гэта ўсё можа стаяць на вуліцы, але прыкрытае лістамі жалеза, шшыферам. Нарошце мінеральных тукі. Іх трымаюць у зацёненых месцах, дзе невысокая тэмпература, яны могуць захоўвацца і пры мінусовай тэмпературы. Сачыце толькі, каб не змешваліся азотныя ўгнаенні з фосфарнымі! Пажадана ўвогуле ўсе азотныя трымаць у драўлянай тары асобна. Усе астатнія (даламітавы азоту, фосфарныя і калійныя) можна складваць разам, не разрываючы пакеты. Тэрмін годнасці ўсіх гэтых элементаў неабмежаваны. Будзьце асабліва асцярожнымі з ядымі і ўвогуле з усімі сродкамі аховы раслін ад хвароб і шкіднікоў. Ні ў якім разе не дазваляйце дзецям гуляць поблізу сховішчаў гэтых прадуктаў. Гэтыя сродкі аховы павінны знаходзіцца асобна ад караняплодаў, капусты, яблэжкі, саленняў.

Садовыя буякі — культура, якая мае многа вартасцяў

Калі глеба на участку пясчаная або тарфяная, умерана ці недастаткова ўвільготненая, куст высаджаюць на 5—10 см ніжэй, чым павярхня глебы. Калі глеба гліністая ці сугліністая, і вада на ёй часам застаіваецца, — куст высаджаюць на «узгорачку», г.зн. сумесь у «калодзеж» насыпаюць на 15—20 см вышэй за паверхню глебы і затым высаджаюць буякі. Пасля пасадкі паверхню глебы вакол куста трэба замульчыраваць павілінем. Паверхневая каранёвая сістэма гэтай расліны не любіць рыхлення, таму гэтую ролю і выконвае мульча. Буякі маюць патрэбу ў кіслай глебе, таму, акрамя павіліня, у якасці мульчы можна выкарыстаць торф, яловую хвою, сасновую кару. Калі атрымаць добры ўраджай ягад, трэба сачыць, каб кустам халапа сілкавання. Калі высаджаюць 2-3 кусты, можна размясціць іх на адлегласці 1,2-1,5 м адзін ад другога. Калі вы расілі пасадзіць 101 больш кустоў, можна размясціць іх радамі, адлегласць паміж кустамі ў радзе 1-1,2 м, паміж радамі — 2-2,5 м. Кожны год трэба ўносіць мінеральныя ўгнаенні, якія падксілюць глебу: сульфат амонію (1 частка), суперфасфат (2 часткі), сульфат калію (1 частка). Змяшчаючы ўгнаенні ва ўзятых прапарцыях, іх распыляюць вакол кустоў. Доза залежыць ад узросту раслін. Пад 2-гадовы куст уносяць 1 сталовую лыжку гэтай сумесі, пад 3-гадовы — 2, пад 4-гадовы — 4, пад 5-гадовы — 8, пад 6-гадовы — 16. У далейшым колькі 6 гадоў ні было вяршым буюкам, пад кожны куст кладуць 16 лыжак сумесі. Можна ўнесці ўсю дозу ўгнаенняў за адзін раз у канцы красавіка—пачатку мая або раздзяліць яе на дзве часткі. Першую (2/3 дозы) унесці ў канцы красавіка—пачатку мая, другую (1/3 дозы) унесці ў канцы мая—пачатку чэрвеня. Пасля ўнясення ўгнаенняў трэба паліць. Паліў раслін буюкоў трэба праводзіць і ў сухое гарчае надвор'е, асабліва ў ліпені—жніўні, калі ідзе выспяванне ягад і закладваюцца кветкавыя пупышкі.

Небяспечны парэчквы клешч

«У нас гэтай вясной шtosьці здарылася з чорнымі парэчквымі. Пупышкі на кустах былі нібы бочкамі, а мы так і не дачаліся, каб яны распусціліся. І ўраджай з куста быў зусім мізэрны. Як не дапусціць хваробы ці шкодніка на наступную вясну?» В. МІКІЦКІ, Слуцкі раён. Хутэй за ўсё, вашы парэчкі апанаваў парэчквы пупышквы клешч — адзін з самых небяспечных шкоднікаў усіх відаў чорных парэчак. Развіваецца ўнутры пупышак. Пры сілкаванні выдзяляе са слінай у тканку расліны галаўтваральныя рэчывы, у выніку якіх пупышкі не развіваюцца нармальна. Да восені яны (пупышкі) робяцца вялікімі, круглымі і нагадваюць качаны капусты. Вясной такія пупышкі, які правіла, не распусціцца і засыхаюць. Клешч яшчэ небяспечны і тым, што з'яўляецца пераносчыкам вірусу, які выклікае махрыстае парэчак. Клешч можа распаўсюджацца пры чаранкаванні парэчак, а таксама з дапамогай ветру, дажджу і насякомых. Зімуе ўнутры пашкоджаных пупышак. У пачатку цвіцення ранніх гатунак пачынаецца масавае міграцыя клешчы. Яны выходзяць са старэйшых пупышкі, распаўсюджаюцца па расліне, пранікаюць унутр пупышкі, якая фарміруецца, і працягваюць сваё развіццё. Калі месяц лічынкі растуць, а затым пачынаюць актыўна размнажацца ўнутры заражанай пупышкі. Да канца лета такія пупышкі ўжо добра бачныя сярэд астатніх. Разнамажэнне ўнутры новых пупышак працягваецца да кастрычніка. За год клешч дзе пяць пакаленняў. Як жа змагацца з гэтай нечымчу? Сярод кустоў рэкамендуецца вырошчваць цыбулю і часнок. Фітанцыды гэтых раслін абарняюць парэчкі ад клешча. Свежыя галінкі чорнай бузіны таксама яго адпуджваюць. Калі вы збіраецеся размнажаць парэчкі з дапамогай чаранкоў, упушчыце, што пасаданы матэрыял здаровы. Каб абеззаразіць чаранкі, апусціце іх у гарачую ваду (45—46 градусаў) на 13—15 хвілін.



Вясной да распускання пупышак (сакавік—пачатак красавіка) трэба абрэзаць заражаныя парэчкі (на фота), а моцна заражаныя кусты выкараваць і спаліць. У перыяд вегетацыі раслін трэба іх апырскаць. Перад самым цвіценнем супраць клешчы (гэта час іх міграцыі



Вуліца Савецкая ў Брэсце.

Пра інстытут комплекснага праектавання аб'ектаў будаўніцтва «Брэстпраект» можна, відаць, расказаць нават без лічбаў і фактаў з гісторыі і сённяшняга дня арганізацыі. Дастаткова было б паказаць фоталістацыі названых, а таксама іншых, не менш цікавых пабудов, якія ўпрыгожвалі нашы гарады і пасёлкі, і многая стала б ясна. Але ж, каб адлюстравць хоць невялікую частку работы інжынераў, архітэктараў, іншых спецыялістаў устаноў, спатрэбіцца пэўна, цэлы выпуск газеты старонак на дваццаць. Бо толькі апошнім часам брастаўчане аднадушна адзначаюць, як ўпрыгожыўся, расквіцеў наш горад. І ў гэтым аграмадна частка працы «Брэстпраекта». Спраўдана візітуарый абласнога цэнтра можна цярпеліць вуліцу Савецкую, якая нагадвае старыя вулікі некаторых еўрапейскіх гарадоў. Пешаходная Савецкая стала сапраўды зручнай для прагулак і сустрэч. Лаўкі ў стылі рэтра, такія ж ліхтары спрыяюць ціхаму няспешнаму адпачыванню. І галоўнай славуцістоўніцы стаў ліхтарышчык, які штовечар з наступленнем цемры запальвае святло. А цяпер яшчэ з'явіўся гадзіннік, які паказвае час запальвання ліхтары на наступны дзень. І усё гэта спачатку нараджаўся і вымалёўвалася ў кабінетах праекціроўшчыкаў. Як і велічная вяслярная база з вяслярным каналам на адным з берагоў Мухавца, і Палац водных відаў спорту на другім беразе ракі.

Названы палац зараз рыхтуецца да здачы. Гэта нават не палац, а комплекс аб'ектаў абласнога цэнтара алімпійскага рэзерву па водных відах спорту. У галоўным будынку яго знаходзіцца асноўны басейн даўжынёй 50 метраў і глыбінёй да трох метраў, дзе можна транзіраваць і праводзіць спартоўныя ўражанні ўзроўню. Побач размешчаны басейн для скачкоў у ваду з вышкамі рознай велічыні. Тут жа ўстаноўлены зручныя трыбуны для глядачоў амаль на 1100 месцаў. Другая зала разлічаная на навучнае плаванне дашкольнікаў і трэнероў юных спартсменаў з адпаведнымі басейнамі. Тут жа, што вельмі важна, зроблены пад'ёмнік для інвалідаў-калясачнікаў, з дапамогай якога людзей з абмежаванымі здольнасцямі стане магчыма апуськаць у басейн для рэабілітацыйных заняткаў. Палац злучаны галерэяй з новым дыспансэрам спартыўнай медыцыны, аснашчаным самым сучасным абсталяваннем. У новым палацы паступова адрыюцца сучасная канферэнц-зала, саўны, кавярні. Будынак мае цэлых пяць спартыўных залаў для падрыхтоўкі спартсменаў на сушы.

Новы комплекс мае сучасны і стыльны выгляд. Гэтакім спрыяе чаргаванне шкла, бетону, іншых матэрыялаў і цікавае колеравае вырашэнне. Такім яго ўбачылі галоўны архітэктар праекта Аляксандр Катковіч і галоўны інжынер праекта Людміла Марылава і іх аўтарскія калектывы. Днямі мае адбыцца ўрачыстае адкрыццё комплексу, і тады спартсмены і гараджане змогуць ацаніць работу праекціроўшчыкаў і будаўнікоў.

3 дырэктарам адкрытага акцыянернага таварыства «Брэстпраект» Алегам ХРУШЧОМ мы гутарым пра гісторыю інстытута і яго сучасны дзень. Цікава, што большасць кіраўнікоў расповед пра сваё прадпрыемства пачынаюць з пераліку дасягненняў, а Алег Станіслававіч найперш згадаў пра ветэранскую вытворчасць:

— Мы не забываем пра тых, хто працаваў побач, а цяпер знаходзіцца на заслужаным адпачыванні. Як хто захавае, стараемся аказаць матэрыяльную дапамогу, на нарытоўку сельгаспрадукцыі ўвесені усім пералічылі пэўную суму. Сваіх ветэранаў запрашаем на святы, з іх удзелам адзначаем важныя падзеі ў жыцці інстытута. Стараемся падыходзіць да гэтага неформальна. Памятаем, што іх стараннем, іх творчай энергіяй, рухнасцю быў створаны наш цяперашні «Брэстпраект». Гэта заслужаныя архітэктары — Зінаіда Мікалаўна Леўчанка, Расціслаў Аляксеевіч Шыпал, Леанід Васілье-

віч Макаравіч; заслужаны будаўнікі — Марат Сіманавіч Такоў, Аляксей Сільвестравіч Зданевіч, Уладзімір Севасцянявіч Тамашук; заслужаны дзеяч культуры — Анатоль Міхайлавіч Маліцкі і многія іншыя нашы ветэраны.

— **Паколькі сёння калектыву рыхтуецца да юбілейнай даты, відаць, ёсць сэнс сказаць колькі слоў пра гісторыю арганізацыі...**

— Наш інстытут — старэйшая ў вобласці праектанцкая арганізацыя. Ён быў створаны адразу пасля Перамогі, прыкладна ў 1945 годзе. Асноўнай задачай тады было аднаўленне і рэканструкцыя Брэста, а таксама гарадоў і сельскіх населеных пунктаў вобласці. За 1946 год кантора «Брэстаблпраект» распрацавала 38 праектаў і склапа каштарысную дакументацыю на 532 аб'екты. У штаце тады значылася 43 чалавекі. У наступныя гады пашыралася будаўніцтва. Задачы па праектаванні буйных адміністрацыйных будынкаў, аб'ектаў культуры-бытовага прызначэння, планіроўцы і забудовы гарадоў і вёсак, гарадскіх магістральных станавіліся больш складанымі. Паступова розныя тэхнічны ўзровень праектных рашэнняў, назапашвалася прафесійны вопыт, удасканалілася структура і тэхналогія праектнай вытворчасці. Людзі працавалі ў вельмі складаных умовах, у непрыстасаваных памяшканнях, не было лічылнай тэхнікі і абсталявання. Гонар і годнасць інстытута тых часоў у многім трымаліся на энтузіязме і сумленні яго супрацоўнікаў.

У 50-х гадах мінулага стагоддзя рос і прыгажэў аблас-

на праектаў буйнапанельнага домабудавання вырастаюць мікрараёны па вуліцы Янкі Купалы, «Усход-1» і «Усход-2».

Усё, што задана вышэй, сёння ўжо бачыцца далёкай гісторыяй нашых папярэднікаў. Пра тых гады і ўзровень работы калектыву сведчыць цэлы шэраг дыпламаў, медалёў, іншых адзнак, якія мы беражліва захоўваем. Вось толькі некаторыя з іх: 2-я прэмія ў рэспубліканскім конкурсе па распрацоўку праектных прапановаў па Паўднёвым мікрараёне Брэста 1976 года, дыплом І ступені будаўнічай выставы БССР за праект кінатэатра «Беларусь» 1977 года, бронзавы медаль ВДНГ СССР за праект планіроўкі вёскі Лука Кобрынскага раёна ў 1980 годзе, дыплмы пераможцаў рэспубліканскіх конкурсаў прыводзілі з выстаў аўтарскія калектывы ў 1982, 1988 гадах, у 1988 годзе за архітэктурнае вырашэнне аэравакзала ў Брэсце група архітэктараў атрымала Дзяржаўную прэмію БССР, Дыплмы фестывалю архітэктуры Рэспублікі Беларусь да таварыня 2001—2003 гады. У 2003

Палац «Вікторыя».



Палац водных відаў спорту ў Брэсце.

1-й аддзел генеральнага планавання.



га рэгіёна аб'ект аховы здароўя. Пры бальніцы ўзведзены асобны блок гемадыялізу, роўнага якому няма нават у Брэсце. Гэтак аддзяленне з асобным уваходам, прыстасаванае і аснашчанае паводле апошніх патрабаванняў медыцынскай навуцы.

Не стаіць у баку наш інстытут ад рэспубліканскай праграмы па ўводзе жылля. Названая праграма прадугледжвае збудаванне ў вобласці аднаго мільёна ста тысяч квадратных метраў жылля. За тры кварталы года ў вобласці ўзведзена прыкладна 80 працэнтаў ад названага. Значыць, усё ідзе па плане. Зараз мы працуем над праектамі чатырох новых школ абласнога цэнтра. Адна з іх, у паўднёвай частцы горада, бу-

— **А якімі аб'ектамі апошніх гадоў калектыву вашай устаноў можа ганарыцца?**

— Такіх аб'ектаў многа. Гэта ўсе асноўныя спартыўныя комплексы Брэста: рэканструкцыя стадыёна «Брэст», універсальны спартыўны комплекс гульнявых відаў спорту «Вікторыя», вяслярны канал і вяслярная база, лёгкаатлетны манеж. У сааўтарстве з су-

га рэгіёна аб'ект аховы здароўя. Пры бальніцы ўзведзены асобны блок гемадыялізу, роўнага якому няма нават у Брэсце. Гэтак аддзяленне з асобным уваходам, прыстасаванае і аснашчанае паводле апошніх патрабаванняў медыцынскай навуцы.

— **Самая балючая праблема — гэта праблема кадраў, — гаворыць Леанід ванавіч. — Да 1992 года ў інстытуце працавала прыкладна 600 чалавек. Пасля развалу Саюза, калі катастрофічна ўпаў аб'ём работ, арганізацыя скарацілася да 240 чалавек — гэта адбылося літаральна за год-два. Затым на працягу шасці гадоў мы не бралі на працу ніводнага маладога спецыяліста. І толькі з 1998-99 гадоў сталі набі-**

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.

— **Апошнім часам праекціроўшчыка часта папракаюць у высокім кошце праектаў. Што вы можаце сказаць апанентам?**

— Хачу з гэтай нагоды прывесці лічбы: па жылых дамах кошт праектаў складае ад 0,4 да 1,6 працэнта

раць маладых. Няцяжка зразумець, што ўтварыўся вялікі сьпевае ўмовы. І ў гэтых умовах мы працуем і, вярта адзначаць, спраўляемся з пастаўленымі задачамі.